

# проза

проза

## Франц Сіўко



...любіць трэба тых,  
хто нас любіць, ці на так?..

## Шула – мегаполіс

*Аповесць*

Працэдура дагляду цягамотлівая і доўгая, здаецца, яна ніколі ня скончыцца. Мы сядзім у чаканыні пашпартоў у салоне аўто ля будана з вакенцам, за якім мудруе пры экране кампьютару разамлелы ад съпёкі мытнік, назіраем, як мітусяцца ўгары, пад дахам ангару, занятыя кармленьнем птушанятаў ластаўкі. Птушак шмат, ня менш за два дзясяткі, і яны без супынку нагадваюць пра сваю прысутнасць похаплівым шорганьнем крылаў ды белымі кроплямі-меткамі на доле. Вывадак асьмялелых зялёных яшчарак – люду шмат на тэрыторыі, але ніхто іх тут не чапае – акупаваў лапік зарослае рэдкім трышпутнікам съцежкі наўзбоч стаянкі, грэеца ў промнях цяжкога, бы распалены кавалак жалезьня, ліпеньскага сонца. Мытнікі раз-пораз выходзяць на двор, весела перагукваюцца адзін з адным паўз разнасцежаныя дзъверы, ды таўсматая постаць прыбіральшчыцы мільгне рукавом уніформы і зынікне па-за елкамі, з-за

якіх шчэрыца рог густа съярэшчанай пракудлівымі надпісамі скрыні для съмецьця. Шпацыраваць па пляцы пры будане не забаронена, але ніводзін з нас вылазіць з салону не жадае: занадта горача.

Беларуска-латышская мяжа. Пік лета. Поўдзень.

У будынку, відаць па ўсім, ідзе рамонт, гэта надае дзеяньням памежнікаў адценъне несур'ёзнасці, нават камічнасці. Асабліва, калі чарговы раз ляпаюць дзвіверы і замест доўгачаканага службоўца з пашпартамі зьяўляеца ў праёме ўсё тая ж цётка-прыбіральшчыца са швабраю ў руцэ. Выбух нашага нервовага съмеху, што суправаджае яе зъяўленне, разносіцца рэхам па падстрэшны ангару, і вось зноў усё заціхае: ні гуку, ні подыху ветру, толькі бачна, як у вузкім пераходзе паміж службовымі пакоямі і крамай з шыхтам бліскучых бутэлек на самым выгодным, здалёку заўажным месцы ляніва сваволіць з папяровым друзам – то ўздымае яго ўгору, то апускае зноў на дол – слабы скразнечок.

У салоне цеснавата, і то найбольшая нязручнасць. Варта аднаму з нас варухнуцца, як тae ж хвіліны пачынаюць варушыца астатнія. Ня менш даймае гарачыня: ледзь прыхінешся плячыма да съпінкі сядзення – і яны тут жа вільгатнеюць, робяцца ліпкімі, бы суквецьці смолкі ў букеце кіроўцы над бардачком.

Нас пяцёра, усе пры целе. А хто-ніхто, як, напрыклад, галоўны нашай дэлегацыі Зяменя – мы едзем у Т. на ўрачыстасці з нагоды юбілею гораду – і апрануты, нягледзячы на съпёку, далёка не па-летняму. Асабліва непрыемна адчуваець дотык чужога ўспацелага цела, ад якога тваё ўласнае ўбоміг напружваеца, выдае хвалю дрыжыкаў. Ня грэбуюць мажлівасцю падпісаваець настрой і камары. Месца глухое, хмызістае, аўто стаіць у цяні, і крывасмокі жывасілам лезуць у яго, ціснуцца за шию, пад каўнер, у калашыны штаноў.

– Вось, а яшчэ шкадавалі, што шорты не апранулі, – кажа Зяменя і млява ўсьміхаеца. – Паглядзеў бы я на вашыя скусаныя лыткі...

Мытнік за шкляною перагародкаю нарэшце адрывавае вочы ад экрану кампютару, абводзіць нас па чарзе ўніклівым паглядам, што неяк зусім не пасуе да пакамечанага, бы з бадуна, твару, аддае Зяменю пашпарты з дэкларацыямі, дакранаеца даланёй да чырвона-бела-чырвонага паска на грудзіне:

– Шчаслівай дарогі!

– Ужо? – быццам ня верачы, што ўсё скончылася, кажа кіроўца і зачыняе дзвіверкі машыны.

Аўто памалу вырульвае на шашу і адразу ж – мы ўжо спазыняемся: а пятнаццатай першая імпрэза, а нам яшчэ ехаць ды ехаць – набірае хуткасць. Багажнік чорнай бээмвэшкі, які імчыць перад намі, чамусьці незачынены, з яго вытыркаеца, цялёнкаеца на ветры ашмётак цэлафаніны.

Мясыціны знаёмыя мне з дзяцінства, я з цікавасцю ўзіраюся ў краявіды, ня бачаныя без малога пятнаццаць гадоў, ад паходвінай дзядзькі Міхала, матчынага брата. Калісьці бухмата-ураджайныя, а зараз спрэс зарослыя дзікім лубінам і цімафееўкай палі ўсьцяж дарогі пераліваюцца морам фарбаў-адценъняў; гравейкі, адна з якіх вядзе акурат да маіх родных пенатаў, вузкімі віхлястымі атожылкамі разъбягаюцца, як і даўней, ад шашы ва ўсе бакі, хаваюцца пад шатамі старадрэвінаў.

– Еўропа! – кажа Зяменя і яшчэ больш моршчыць і без таго пасечаны

зморшчынамі лоб. Ён ад раніцы, ад тае хвіліны, як ад'ехалі з дому, разпораз заводзіць гаворку наконт ня так даўняга ўступу суседзяў у Еўразьвяз, і кепскі яго настрой, узмоцнены ўтомным чаканьнем на мытні ды нашаю маўкліва-зацятаю няўагаю да ягоных глыбакадумных высноваў, усё горшае і горшае. – От і няхай! Не хацелі з намі ў хайрусе быць, то няхай ведаюць... Саюз ім воўкам съмядзеў, ну дык і хай жа во цяпер з гэнымі паспрабуюць! Яшчэ пацкадуюць, паглядзіце, зноў у сябры да нас папросяцца!

Першае пасыль мяжы паселіща вымыкаецца з-за павароту нечакана, я ледзь-ледзь пасыпяваю ўгледзець на ўказальніку знаёмы назоў: Murovanka. I ён, гэты назоў, – ці не адзінае, здаецца, што не зъмянілася ад даўнейшых часоў, бо сама вёска і блізка не нагадвае тую, якую я памятаю. Так бывае, калі неспадзеўна спаткаешся дзе-небудзь у незнёым месцы з колішнім знаёмцам, а год прамінула столькі ад вашае апошніе сустрэчы, што не адразу і съязміш, ці то чалавек перад табою, ці то ягоны прывід.

Кіроўца суцішвае хуткасць, аўто памалу цягнецца ўздоўж хатаў.

Хаты ня менш, калі ня больш недагледжаныя, як на нашым баку: пакрыўленыя платы абапал панадворкаў, запалыя аканіцы з няпэўнага колеру налічнікамі, пащэрханыя съцены. Пасярод вёскі ўзвышаецца-чарнее на месцы хаты рымана Ванагіса комін з паўразбуранай печчу – усё, што засталося ад жытла пасыля таго, як яго разабралі. Разабралі хутчэй за ўсё на дровы, пра тое съведчаць колькі ўрослых у траву на спажыву непагадзі спарахнелых бэлек уперамешку з гурбаю дошак-шалёвак. Комін, ды печ, ды пара паўзідзічэлых прысадзістых яблыняў – усё, што нагадвае некалі спрайную сядзібу з добрым тузінам вульляў пад ліпняком і плоймаю нарыхтовак для хамутоў-падсядзёлкаў на дзядзінчыку перад клецьцю. Ды яшчэ не зарослая дарэшты съцежка, што вядзе да азярка, на краі якога ніцее пасярод паўвыспы з маладзенькага альхоя купка вішняў з абdziёртымі камлямі. Таго самага, у якім мы з сябруком Тонікам аднойчы пакупаліся па дарозе з крамы ды і падчапілі нейкую трасцу і потым доўга, ці ня з месяц, цягалаіся да фельчара ў спадзеве як найхутчэй пазбавіца каросылівых плямай падпахамі і на съпінах.

– От і няхай, – кажа Зяменя і задаволена ляпае сябе далонямі па каленях. – I няхай...

Рудое кацяня са збадзянаю ля хваста поўсьцю вылазіць з падпечку, пужліва азіраеца наўкола, соладка пацягваеца. Другое, крыху больше і больш жвавае, высоўвае пысу з акантаванага дошчачкамі лазу, выкульваеца ў траву съледам за першым, паважнаю спарудаю застывае ўпобачкі.

Кіроўца сігналіць, і абодва каты, напалоханыя зьнячэўным гукам, уздымаюць хвасты, порстка шмыгаюць зноў у падпечак. Усё адбываеца так хутка, што нагадвае зьмену кадраў пры перамотцы касеты: адно імгненьне, адзін узмах хвастом, быті – і няма.

Я азіраюся з надзеяй, што каты зноў вылезуць са скову, але дарэмна. Падпечак хаваеца ў засені парэчніку, паволі сплывае з вачэй разам з комінам. Я сілюся ўявіць яго чэрава, і яшчэ адзін малюнак – цяпер ужо больш як саракагадовае даўніны, мне ледзь споўнілася тады восем – усплывае ў маёй памяці. Усплывае амаль імгненна: што-што, а гэтае месца ў вясковай хаце – падпечак – я памятаю добра. Так добра, што нават,

здаецца мне, і зараз, седзячы пры шыбіне найсучаснага аўто, чую сыпэцыфічны яго, рэзкаваты пах. Пах пер'я ды акамянельных, шорсткіх на вобмацак курыных – не фекаліяў, такога вучонага слова мы, мурзатыя спадкаемцы найпатомных сялянаў, ня ведалі – калткоў...

*Дзень і на палову яичэ не перакуліў, а ў кухні ўжо цемнавата, бы ўвечары. Вецер без супынку раве на дварэ, то грукнецца ў дзъверы сяней, то штурне ў вакно юсменю крупак-градзінаў, то пужене кароткім злым ударам па сцяне, ад якога ўся хата скаланецца, а бэлькі пад шпалераю зойдуцца роспачлівым енкам. А то раптам зусім сціхне, бышцам знарок замрэ, каб даць хвіліну другую Ларысцы павохкаць, мне – тое вохканье як лепей пацуць.*

Вохканье – пра адно і тое ж, ня вохканье, а заезджсаная кружэлка. Толькі Ларыска расічэпіць вусны, а я ўжо ведаю, што з тых вузенькіх, падфарбаваных матчыным алоўкам ічэлачак-вуснаў вымкнечца:

– Ай, вой, і дзе ж гэта ён? Ну ж бадзяга!

Што я чую яе з падпечку і праз тое раблюся съведкам яе перажыванняў, сястру, здаецца, ані не турбуе.

Ён – практыкант-“заўчехнік” Вася, студэнт ветінстытуту, абаильны шатэнчык з параю ранінгах залысінаў і тампонам у левым вуху, які ён не вымае адтуль – хранічны атых – амаль ад дня свайго прыезду. Вася кватаруе ў бабулі майго другабака Тоніка і штодня прыходзіць да нас, дакладней, да Ларыскі. Сястра сустракае яго вясёлым съмехам, яны зачыняюцца ў пакоі і сядзяць гэтак удаваіх колькі гадзін. Чым яны там займаюцца, я ня ведаю. Ды не пацеры, пэўна ж, адмаўляюць: съмех, што даносіцца з пакою, на такую сур'ёзную справу не паказвае. Вясёлы вэрхал за сцяною час ад часу зъмяняеца цішай, што ці то незнарок, ці то, наадварот, наўмысна супадае з аціханьнем ветру на дварэ, і тады здаецца, што ў тым пакоі наогул нікога няма.

Вася – першы студэнт, які аічасьлівіў нашую глухамань сваім прыездам. І сямнаццацігадовая Ларыска, якая дагэтуль студэнтаў ніколі ня бачыла, штодня ад раніцы чакае ягоных візітаў. А калі ён доўга не прыходзіць, – нярвуюцца так, што пачынае рабіць розныя глупствы. Неабиякавага да сястры Тоніка ўсё гэта вельмі злое.

Адзіны з дарослых, каму недаспадобы студэнтавы візіты, – наши бацька. Сам засячты, ён лічыць практыканта занадта ўжэ ўвішным у стасунках з людзьмі. “Далёка пойдзе”, – кажа, і вырак той гучыць як найвышэйшая ступень асуджэння найгоршай з чалавечых заганаў. Маці заступаеца за Васю, бо лічыць, што гэта – звычайная зайдрасць сталага чалавека да больш паспяховага маладога. І, бадай, мае рацыю: бацька сам коліс, пры Польшчы, меў намер вучыцца на ветэрынара, і сям'я нібыта сабрала ўжо гроши на вучобу, як увадначас парушыліся ўсе тыя амбітныя планы прыходам Саветаў.

На дварэ сквар, у хаце паўпрыцемак, у падпечак урэшце пррабіваеца, прасіціўшыся паўз ічэлку ў таўшчэзнай наledzі на шыбіне, хісткі сонечны прамень. Ён такі кволы, што я баюся дыхнуць – а раптам ён зьнікне? Час ад часу прамень перамяняеца ў цъмяны пасак, і ўсё наўкола таксама ўвобіг цъмянее, вузее, але адначасна робіцца ад таго яичэ больш утульным. У падпечку цёпла, пахне сажаю і курынымі калтамі. Уласна, дзеля іх, калтоў, я ў тое падпечча і палез. Надоечы чуў, як цётка Адальфіна, Тонікаў матка, жалілася маёй, што аніяк ня можа саўладаць са

злыдушинау звычкаю сына браць іх у рот, і вырашыў сам паспытаць тое “смачноцье” на зуб.

Усохлы, шэры, як агарак на кончыку бацькавай папяросіны калтак пахне сераю. Гэтага дастаткова, каб спыніць дасьледзіны: маці ледзь не штодня перасъцерагае мяне баронъ Бог не смактаць заталкі, бо “вунь адзін пасмактаў і атруціўся, сканаў”. Ці праўду яна кажа, ці не (можа, проста палохае), я ня ведаю. Але страх сканаць у ўсім, прапахлым калтамі і курынымі пёрамі падпечку перасільвае цікаўнасць. Канаць жа мне ня хочацца. Я ўжо аднойчы бачыў, як канае чалавек, – відовіча не з прыемных. Да таго ж і бацька з маці вось-вось павінны вярнуцца з Т. з кірмашу, і што будзе, як засыплюць за гэткім саромным заняткам?

Сястра каторы раз за апошня паўгадзіны высоўваецца са свайго пакою, качынаю – нясклена! – хадою набліжаеца да печы. Дзьве крывыя, як камлі арэшын-спарышоў у загуменыні нагі засланяюць і без таго скупы прамень, спыняюцца наступаць лазу.

– Ясі? Скажу маме. – Голас абыякавы і, як заўжды, насьмешлівы. Камлі зрушываюцца з месца, павольна зынікаюць, але праз колькі хвілінаў зьяўляюцца зноў.

– Сябрук твой, Тонічак, цягненца, от ужо ўдваіх калтоў наясцёся!

Дзьверы ляпаюць, уваходзіць Тонік. Ягоная грывастая галава ўсоўваецца ў лаз, і мне нічога не застаецца, як даць яму месца побач. Прывінавацца, чаму я ў падпечку, мне ня хочацца, я ўтрапёна, аж да рэзі ўваччу разглядаю патруничаную шкарупіну ад яйка, што нейкім цудам пазъбегла куринае дзюбы і цяпер сіратліва боўтаецца ў куце на танюшкай – і як дае рады ўтрымацца на ёй? – павуцініне.

– Спрабаваў? – Тонікаў голас гучыць даверліва і разам з тым занадта гучна, каб яго не пачула сястра.

– Спрабаваў, а як жа, – падае яна голас і зьдзекліва съмлечца, – Але ж і смачна!

– А ты адкуль ведаеш? – пераймаю я. – Ела?

– Вось яичэ напрыдумляй! – Сястра абражана фыркае, цягненца ў пакой.

– Тонюсь, Вася дома? – крываць неўзабаве праз дзьверы, і голас яе трымціць, як стомлены абрыйдлым вісенінем праз усю зіму ліст на бэзіне пры вакне.

– Дома! – крываць у адказ Тонік і тут жа амаль, размораны цепльніёй, засынае.

Я мкнуся перапаўзыці праз ягонае нерухомае цела, але няўдала. Тонік прачынаеца ад майго дотыку, чапляеца спрасонку за руку, прыцягвае да сябе. Целы нашы судакранаюцца, і я чую ягонае няроўнае – няйначай, прастуда – перарывістае дыханьне.

– Зэ-энік... – кажа ён і яичэ мацней прытуляеца да мяне. Я разумею, што ён трывальніць, і колькі хвілінаў ляжу нерухома побач. Зэнік – малодшы Тонікаў брат, два гады таму ён памёр, ня даўшы рады выкарасацца з нейкай рэдкай сардэчнай хваробы. Я ляжу побач з Тонікам яичэ колькі часу, а як толькі заўважаю, што ягонае цела мякчэ, паціху вызываюся з абдоймаў, сунуся па каляным, бы грудок паслья аблівахі, доле да лазу.

Мяне нясыцерна, да с্বербу ў грудзях вабіць да маціў над бацькоўскім ложкам за перабойкаю. Я прабіраюся ціхутка за перабойку, ускокваю на ложак, трапляючы раз-пораз даланёй у павуціну, шнагу рукою па шчэлцы

*паміж маціцай і столлью. Сетка ложску занадта тугая, так і спружыніць пад нагамі, пагражсае скінуць мяне на падлогу. Ад хвалявання ды страху, што ўвойдзе ды зас্বіп мяне тут, пры такой справе, сястра, цела маё ахопліваюць дрыжыкі. Як на тое, парушыніна адрываецца ад падстолья, гайдаецца, матляецица перад вачыма, замінае пошукам.*

*Гумкі на месцы, але ўжо іх не чатыры, як заўчора, а толькі трыв. Знікненіне адной мне незразумелае. Як не зразумелае, папраўдзе, і прызначэніне тых гумак наогул. Я бяру адну, надрываю, як і мінулы раз, абортку.*

*Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пяльцаў, толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўзъдзець яе на цвічок збоч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якою маці звычайна зашывае бэбахі, асьцярожсна праколваю гумку пасярэдзіне. Затым хуценька кладу яе на ранейшае месца на маціцы.*

*Голка высылізгвае з маіх рук, з глухім шорганьнем падае ў праём між съяною і ложкам. Я саскокаю на падлогу, сунуся да падпечку.*

*Мне крыху не па сабе, здаецца, што я зрабіў штосьці вельмі кепскае. Я хачу вярнуцца зноў да ложску, каб узяць папсанаваную гумку, але згадка, што бацька, мабыць, напярэдадні іх усе палічыў, спыняе мяне.*

*Тонік усё яичэ сьпіць, гэта мяне супаковае. Да таго ж з вуліцы чуюцца крокі.*

*Практыкант Вася ўваходзіць у хату, дае “дзень добры”. Ларыска выбягае на ягоны голас, удае ні то радасьць, ні то зьдзіўленыне, перарывіста, з прыдыхам хіхікае.*

*– Брат дома? – пытаецца Вася і праз хвіліну – мабыць, Ларыска паказала жэстам, дзе мы – зазірае ў падпечак. – Паснулі, – кажа і сунецица съследам за сястрою ў яе пакой.*

*Ціша, што ўсталёўваецца ў пакоі адразу ж, як толькі зачынілося за імі дзвіверы, здаецца мне падазроняю. Зрэшты, і ўчора, і заўчора было гэтаксама, але ж нічога благога там ня здарылася. Абодва выйшли з пакоя расчырванелыя, але задаволеныя, ні намёку на нейкае непазнаненіне. Я ўладкоўваюся на лапіку падлогі побач з Тонікам. И толькі пачынаю засынаць, як Вася выходитці з пакою сястры, накроўваецица за перабойку.*

*Я чую, як рыпяць пад ягонымі нагамі масынічны падлогі, праз хвілю-другую – угінаючыся, – спружыны ложску, як ён сапе, шнарыць па падстольі, як урэшце саскокае з ложску долу і крадзецица назад у Ларыскын пакой. Я кладуся побач з Тонікам і, стомлены прыгодам з гумкаю, імгненна засынаю.*

*Будзіць мяне голас бацькі. Я падымаю голаў і бачу пад сталом наўскос лазу яго валёнкі ў галёшах з разводамі ні то сънегу, ні то солі на насах.*

*– О-от яны, гэтыя Саветы, – кажа ён і казыча даланёю нагу ніжай калена. – Абы гори чалавеку зрабіць, абы гори...*

*Саветы – яго ўлюбёная тэма, я яничэ не разумею, што гэта такое, ды і іншы клопат на ўмe: каб жа Ларыска ня вымкнулася, не прагаварылася пра калты.*

*Лёгкая на ўспамін, сястра ўсоўвае голаў у лаз.*

– Ну, выспаліся, калтаеды? – кажа і матляе перад нашымі з Тонікам спэцканымі сажсаю насамі гасьцінцам ад дзядзькі Міхала і ўёткі Шуры – скруткам цукерак “Кароўка” і дыхтоўнаю кніжскай з выяваю нясьветнае прыгажосці палацу на вокладцы.

– Пушкін... Ска-эки... сказ-ки, – чытае Тонік (я яичэ ня ўмею) і, прыўзыняўшыся на жываце, выхоплівае кніжку з Ларысчных рук.

– Штосьці практыканта вашага сёньня ня бачна, – кажа яна і хітра ліса дыті годзе – пасьміхаецца.

Што съмех той – дачасны, съмех-прадвесьце драмы, ні сама яна, ні хто з нас яичэ ня ведае.

Кепскую навіну прыносіць Вася. Кепскую – для Ларыскі, бо выгляд са-мога практыканта на няничаснага не выдае. Наадварот, ён ужо думкамі, здаецца, увесь у сваім горадзе. Тэрмін практыкі скончыўся, заўтра ён, зълёгку рассыцель на вясковым харчы, ад'язджасе.

Ларыска сядзіць моўчкі насупраць яго, але ня плача: маці ў хаце, і па-казваець свой адчай ніяк не вытадае. Яна сядзіць немаю зданью пры стале, слухае, як Вася атавядзе пра гарадскія норавы. Слухае ды кусае ў роспачы вусны. І толькі калі Вася падымаецца, каб пайсьці, не вытрымлівае, ускокае з месца, кідаецца съледам за ім на двор.

– Што гэта з дзеўкаю? – дзівіцца маці і хітае галавой. – Га?

Яна глядзіць на мяне, быццам чакае падказкі, што тут да чаго, але я маўчу. Мне шкада сястру, ды і таямніцу яе выдаваець ня хочацца.

– Закахалася, можа? Дурнічка! Трэба нам гэткі ... усходнік!

Усходнік для маці – ці ня горши за лаянку, усходнікай яна ня любіць ад таго часу, як раскулачылі перад вайною, пры першых Саветах, і зъvezылі некуды за Урал яе бацьку, майго дзеда.

– Знайшла кавалера! Лоб бы калена, і вуши тырчком... Нашы мальцы ня горшия. Аñi.

Ларыска вяртаеца з вуліцы, ідзе ў свой пакой. Яе плечы паныла ўздрыгаюць у такт крокам, а таўстыя, з плямкамі ад прадаўніх фурункулаў лыткі выдаюць яичэ больш крывымі, як звычайна.

Што з сястрою нешта ня так, я здагадваюся, ды ня больш таго: маці маўчыць, маўчыць і сама Ларыска. Нават прыезд дзядзькі Міхала, які жыве ў Т. і заўжды прывозіць нам з сабою безыліч цацак і ласункаў, гэтym разам ні ў кога не выклікае энтузіазму.

Дзядзька робіць на “хіміі”, дзе толькі што распачалі выпуск нейкіх штучных нітак, і любіць пахваліца, як там усё гоже ўладкавана. У фабрычнай краме ўсяго-усяго, а ў сталоўцы нават каньяку можна хапіць дзе-ля гумору падчас абедзенага ператынку або пасыля зъмены. І ўсё танна, усё можна прыдбаць за капейкі. І наогул, калі верыць яму (а мы верым, канешне), усё ў Т. і яго ваколіцах лепей, як у нас. Смачнейшы хлеб, раўнейшыя дарогі, і соткі штогоду ніхто не перамервае, і быдла можна на вёсцы гадаваць колькі заўгодна, была б толькі ў чалавека ахвота.

– Нават каньяку, бач ты, – з недаверам у голасе кажа маці і сунеца ў істопку па чарговую бутэльку гарэлкі.

Мужчыны выпіваюць, бацька ўздыхае, ідзе на двор дарабляць шулу для лазні, што распачаў месяц таму і ўсё ніяк не давядзе да ладу, бо ўсхапіўся маразяка і на дварэ вельмі сцюдзёна.

*Дзядзька дастае з кішэні жсмут грошай, кладзе на стол.*

— Колькі здолеши узяць у жсменю, — усё тваё, Анэлька.

— Ай, не дурніся, братка! — адмахваеца маці. — Нябось скраў у Шуры...

— Ага, у Шуры скрадзеши! — кажа ён і сільлю ўпіхвае маці ў далонь колькі паперчын. — Ня скраў, сястрыца, зарабіў, вось гэтымі рукамі. Так што бяры, не саромейся... Дасьць Бог, калі-небудзь мяне выручыши.

Такая сцэна паўтараеца з прыезду ў прыезд і сканчваеца звычайна тым, што грошы застаюцца ў маці. Дзядзька — ічодры, і мы ўсе яго за гэта, вядома ж, любім.

Дзядзьку падабаеца роля настаўніка, ён вучыць нас з сястрою латышскім словам. I хоць набор іх у нашым лексіконе яичэ зусім невялікі, як будзе “па-іхняму” певень, або крама, або малако, мы ўжо ведаем.

Гэтым разам урок, аднак, больш складаны, як звычайна.

— Kas jauns? — заклапочаны паныласыцо на нашых тварах, кажа дзядзька і натыкаеца на сумны, з дамешкам дакору, пагляд маці.

— Кінь ты, Міхал, мудрагеліць, — адзываеца яна і кідае ў печ палена.

— Кажы па-чалавечы.

— Што новага ў вас? — ператлумачвае ён пытаныне і абводзіць усіх нас па чарзе дапытлівым позіркам. — Чаму такія сумныя? Здарылася што?

Маці падхоплівае яго пад руку, шэпча штосці ў вуха, цягне ў сені, адтуль — чуваць, як ляпаюць дзьверы, — на двор.

Вяртаеца маці адна і ня хутка, блізу праз паўгадзіны. Загадвае мне выйсьці, а сама, ледзь пасьпяваю я ўзяцца за клямку дзьверыны, падсаджваеца да Ларыскі. Пра што яны гамоняць, я ня ведаю, хоць і здагадваюся, што вырашаеца нешта важнае.

Бацька мудруе на трасотніку з шулаю, дзядзька Міхал сядзіць побач на гурбіне аталкаў і заўзята, ажно таргатаеца цягліцы пераносіся, паліць. Убачыўшы мяне, мужчыны імгненна сціхаюць.

— А як усохне твая шула, тады што? — кажа па невялікай паўзе дзядзька і дакранаеца да на траціну выдзеўбанай бэльчыны рукою. — Можа такое здарыцца?

— Канешне, можа, — адказвае бацька. — Асабліва, як шула і бэлькі сцяны не аднае пароды. Тады — дрэнь справа. Як ні круці, а чужое з чужым кепска зжываеца... То важна, каб бэлькі пасавалі ў вянцах да шулы. Бэльчыну падгоніш як сълед да пазу, і ніякая ўсушка тады ня страшная. — Ён кідае сякеру, садзіца побач з дзядзькам, таксама запальвае. — Шула — гэта ого, усёй будыніны трymач, без яе любое што да часу гахне...

Шула амаль гатовая, але вяртаецца ў хату, дзе съпее-высьпявае штосці нядобрае, ні адзін, ні другі не съпяшаоцца. I я сунуся дамоў адзін.

Сястра ўжо ня плача, толькі зредку, як маці адварочваеца, каб зірнуць у печ, паціху румзает.

Мужчыны ўваходзяць у хату, уладкоўваеца ля стала.

— O, T.! — кажа з пафасам, паўз які праўбаеца ніякаватасць, дзядзька Міхал і па чарзе нам усім падміргвае. — Такі горад... самі паглядзіце!

Ён адшморгвае фіранку, узіраеца ў прыщемак за вакном. Затым загадвае мне апрануцца, ідзе да дзьвярэй.

— Куды гэта? — пытаеца маці.

— Пакажу хлотцу сёе-тое, — адказвае ён і кліча мяне за сабою.

Тонік, які ўвесь гэты час, аказваеца, віжаваў за намі на дварэ з-за клеці, вымыкаеца са схову, далучаеца да нас.

Мы сядзім на руінах былога сядзібнага дому, глядзім, як міргаюць фарамі пазарэччу, на латышскім баку, адмысловыя машыны. Сядзім доўга, не зважаючы на съюжэту. Сузіраныне цуду, што дзеецца ўдалечыні, так захоплівае нас, што мы забываємся і на халадэчу, і на час.

Урэшце дзядзька падымаеца.

— Ну, хопіць... Вось падрасьцеце, прыедзеце ў Т. вучыцца ці працаца, пабачыце ўсё самі, — кажа і падчэлівае носам бота аскепак кафлі, што застаўся ад збуранай ня так даўно панская печы. — Там жытка — ня тое што тут. А чалавеку што трэба? Рыбіна — дзе глыбей шукае, чалавек — дзе лепіш, чулі такі выраз? Ад Інаркі вам, дарэчы, кавалеры, абаім прывітаныне, ад Рэні таксама.

Інарка — дачка дзядзькі Міхала і юнкі Шуры, мая стрыечная сястра. Рэні — Інарчына суседка, Міхалава і Шурына хрысьніца, яе мы з Тонікам дружна недалюбліваем за пагарду да нас ды за тое, што кпіць з нашай мовы. Абедзьве прыязджалі да нас улетку і ўнесльлі ў нашае ціхаплыннае вяскове існаваныне тузін прыгодаў.

— Ладна, хадзем дахаты, а то матка абышукаеца, — кажа дзядзька і прастую дамоў..

Ён ідзе прыгнуўшыся, быццам баіцца ўпасьці, і ягоная пастава на тле высозных таполяў здаеца нам з Тонікам нават менишаю за нашыя ўласцінія.

Я азіраюся наастатак: прыгожае чорнае аўто весела — ічасьлівае, кіруе ў Т. — міргае мне з зарэчча парою жоўтых, як крапачкі съветлякоў, вачэй, зынікае па-за сумётамі.

У Т. з дзядзькамі Міхалам едуць маці і Ларыска. Дзядзька замаўляе слова і за мяне, ды маці супраць: замалы, няма чаго блытацца пад нагамі. Адзінае, на што яна згаджасеца, дык гэта на тое, каб я праводзіў тройцу разам з бацькамі і Тонікам на падводзе пад цягнік.

Праводзіны маркотныя і занадта даўгія. Цягнік спазыняеца, і мы па чарзе грэемся — амаль вясна, але мароз пад дваццаць — пры шчытку ў маленъкім, вузкім, бы перадлазнік, пакойчыку касіркі. За краткамі пад шчытком порстка паходжасяоць, па чарзе высоўваюць вонкі паўз загародку галовы шэрсы певень і белая курыца.

— Во дзе выгода вам была б, хлотцы, — кажа Ларыска, і твар яе, дагэтуль сумны і абыякавы, ненадоўга весялее. — От бы ўжо вы тут пад'елі калтоў.

Дзяцок у кожуху ўваходзіць у пакойчык, кідае на падлогу бярэма дроў, скоса глядзіць на гаспадыню.

— Заўжды ў цябе тлум, Маня, — кажа незадаволеным голасам і прыхінаеца плячом да ічытка. — Любіш ты кумпанію, ох, любіш...

Касірка падымае голаў ад квіткоў, глядзіць на мужчыну даўгім паглядам.

— А ты ўжо не дачакаеіся, — прамаўляе съцішана, і інтанация яе голасу здаеца мне вельмі падобнай да Ларысчынай, калі яна сустракала Васю.

Здалёку адзываеца гудком цягнік, маці стукае ў шыбіну, кліча нас на двор.

*Ларыска зноў сумная, відаць па ўсім, вандроўка ёй не да душы.*

*Мы з Тонікам падаем ім валізы, трывмаючыся падалей ад рэек, сунемся да падводы, дзе чакае бацька. Там жа, ля падводы, таўчэцца дзяцюк у кахсуху. Ён па чарзе разъвітваецца з намі за руку, паляпвае сябе далонямі па плятах – мароз усё дужэе, – гарэзлівым ценем шмыгае ў пакой касіркі.*

*Вяртаюцца яны праз чатыры дні. Маці адразу ж укладвае Ларыску ў ложсак і ўвесь час, што тая ляжыць, завіхаеца побач. Сястры кепска, маці кажа – прастудзілася. Але пры чым тады ўсе гэтые перавязкі, чаму бінты чырвоныя ад крыві? Стос бінтоў на шуфлядзе пры ложску шторазу заўажына танее, прытарнаваты пах лекаў пануе ў хаце. Тонік прыходзіць распытаць, што і як было ў Т., але маці тут жа, амаль з сяней, гоніць яго прэч.*

*– Няма чаго цягнацца, – кажа і зачыняе дзвіверы. – Гэта ж людзі: абы што трапіла на вочы ці ў вуши, так і панясуць па навакольлі. Каму чужое баліць...*

*Бацька тэпае па хаце са съціснутымі кулакамі, раз-пораз выходзіць у істопку папаліць і разам паглядзеце сваю шулу, што падсыхает каторы дзень пад столлью над ічытком.*

*Я падыходжу да ложску, каб загаварыць з Ларыску, але яна мяне не пазнае.*

*– Бач, як растрэсла ў цягніку, – кажа маці і гучна, наўзрыд, плача. – Т. гэты, паскудства...*

*Бацька кажа, што, мабыць, варта прывезьці да хворай фельчара і ўжко ўсьцягвае на ногі валёнкі, каб ісьці да фермы па каня, але запозна. Ларыска ўскідвае ўгору збялелую руку, пачынае трывыніць. Што яна кажа, не зразумець. Голос яе слабей, слабей і ўрэшце зусім аіхает. Маці торкае ў далонь сястры запаленую сьвечку, кліча мяне да ложску. Але страх скоўвае мяне. Я баюся зірнуць на Ларыску, баюся матчынага роспачлівага енку, баюся бацькавага цяжкага позірку. Баюся ўсяго, што гэтак неспадзянана ўвайшло ў нашае, дагэтуль такое ціхамірнае, жыцьцё. Бацька абхоплівае мяне за плечы, але я вырываюся, кідаюся стрымгaloў да лазу ў падпечак.*

*Вымененая разам са съмецьцем у падпечак голка (ці ня тая самая!) вымыкаеца з кучы, балоча джсаліць мяне ў пяту.*

*Бацька выходзіць з хаты і вельмі хутка вяртаеца ўдваіх з цёткаю Адальфінай. Съледам за імі цягнеца, шоргае валёнкамі па падлозе Тонік. Я падаю яму знак, каб ішоў да мяне, і ён лезе ў падпеччу.*

*– Забіць мала гэнага гада, – кажа і съціскае збялелыя ад нянавісці кулакі.*

*Я чую, як бацька садзіцца на зэдаль ля стала, бачу насы ягоных валёнак, і мне робіцца не па сабе – акурат як тады, калі яны вярнуліся з маці з Т. з кірмашу, а я шнарыў перад тым па падстольлі ў пошуку гумак.*

*Маленьki, амаль бязважскі аскепак гліны зрываетца са столі падпечку мне на далонь, але я нават не манюся яго скінуць. Доўга-доўга, аж пакуль ён не перамяняеца ў маіх змучаных глуздах у папсанавую, працятую голкаю гумку, гляджу на яго, павольна ўздымаю ўгору руку, вяртаю на рабейшае месца. Ён вісіць колькі хвілін на належным месцы і зноў, ледзь я пасыплю з большага супакоіцца, падае долу.*

Імпрэза ў поўным разгары, у зале горача, як у лазні. Па манеры трыматаца, па адрэпетавана-раскаванай – вольны съвет, Т. нядаўна стаў яго часткаю – усьмешцы жанчыны за трыбунаю ад першае хвіліны няцяжка здагадацца, што роля галоўнай, якую яна ці то самахоць, ці то паводле службовага абавязку – хутчэй за ўсё апошняе – узяла на сябе, для яе звыклай і зусім не непрыемнай. Ва ўсялякім разе яна так добра арыентуецца ў неабдымнай прасторы памяшканья, што, убачыўшы мой разгублены пагляд, якім я акідуваю залу ў пошуку вольнага месца, тут жа паказвае мне яго ледзь улоўным жэстам у другім радзе, побач з групаю іншаземцаў, ці то кітайцаў, ці то карэйцаў.

Маладзён з азіяцкім разрэзам вачэй і слухаўкамі на цемю ветліва падцінае пад сябе ногі, дае мне прайсыці. Другі гэтак жа ветліва прымае з вольнага сядзеняня тэчку з прасьпектамі, паважліва хітае галавой, штосьці кажа па-свойму.

Палова чацвертай, я, канешне ж, спазніўся. Зала прытомлена гудзе ў такт словам мэра, з фое даносіцца звон посуду: праз чвэрць гадзіны перапынак на каву. Наша гід Жана, маладзічка з блакітнымі вачымі і падазронам наскімі абрывамі твару, ня вытрученымі дарэшты адукацыяй ды колькігадовым мусовым замежніцтвам, адорвае мяне са свайго прыстаўнога крэсла ў праходзе прыязнаю ўсьмешкай.

Мяркуючы па ўзынёсласці прамовы ды па доўгай стужцы хлапцоў і дзяўчат з букетамі, што па чарзе презентуюць тыя букеты людзям на першым радзе, ідзе ўшанаванье ветэранаў. Прамаўляеца ўсё па-латышску, слухавак не хапае, таму зразумець дакладна, што дзеецца на подыюме і побач з ім, немагчыма. Я нахіляюся да Жаны, каб запытацца, што да чаго.

– Пасыля, – адказвае яна похапліва і зноў утаропліваеца вачмі ў сцэну.

Іншаземец здымает з галавы слухаўкі, падае мне. Я хачу адмовіцца ад дарунку, але не пасыпяваю: зала выбухае волескамі, усе падымаюцца. Мой сусед разводзіць рукі ўбакі, расчараўваны, мусіць, што не ўдалося паслужыць такому сімпатычнаму чалавеку, як я, съцікае маю руку ніжэй локця. Бэйдж з надпісам “Харбін” матляеца на ягоных грудзях, закаваных у шырспажывецкага крою пінжал, бесцырымонна шмаргае мяне кантам па шчаце.

Я даганяю Жану, і мы ідзем упобачкі паўз абкладзеныя тэчкамі крэслы ў фое.

– Вы не павінны былі спазняцца, – кажа яна з дакорам у голасе і спыняеца ля аднаго са сталоў. – Гэтак і ўсё прапусьціце. Што вы хацелі запытацца там, у зале?

– Наконт імпрэзы. Гэта было ўшанаванье, так?

– Ушанаванье, канешне... Хіба нельга было зразумець? Я падумала...

– Што?

Яна схіляеца над столом з намерам выбраць да кавы штосьці з печыва.

– Так, нічога... Вы маеце праграму дня? Калі не, то вось вам. – Яна корпаеца ў тэчцы, дастае паперчыну, торкае мне ў далонь. – Дарэчы, я ваша зямлячка.

– Я здагадаўся. Адкуль вы?

– Ого, адразу вам так і скажы! Па...

Тroe мужчынаў працісвающа да стала, запаўняюць ужо ладна разбухлымі ад дармовае пачосткі целамі (і як зъміасціліся на такім вузкім лапіку!) прастору між намі. Жана перахінаеца бокам паўз іх, ледзь чутна, бязгучна амаль шэпча:

— Пацярпіце. Дарэчы, вас шукалі... Бачыце як — толькі прыехалі, а ўжо вас шукаюць.

— Мяне? Шукаюць?

— Жанчына, і сімпатычная. Сказала, што прыйдзе яшчэ, каб пабачыцца. Нейкая Рэгіна.

Рэгіна?

Фае зрушваеца з месца, высьвежваючы срэбрам бутэлек з півам і мінеральнаю вадой, гэтак жа імкліва, як распачало рух, спыняеца, съяроджваеца няўцягна-абыякаю стрэмкаю прыпаміну ў чэраве майго прытомленага съпёкай і доўгім падарожкам его.

*Дзень яничэ літіць на тонкай павуціне апошніх жнівенскіх прамянёў, а мы ўжо ў ложску. Мы — я і Рэгіна, за ложак нам — съвеjская кладня ў пуньцы. Мне амаль сямнаццаць, Рэгіне — на паўдзясятка болей, гэта надае нашым спатканьням адценыне нясьветнае грахоўнасці. Прынамсі, такімі лічыць іх (ці то ўдае, што лічыць) Рэгіна, а яе слова для мяне — што слова Бога. Рэгіна — маё першае учыцьцё, мой вядоўца ў съвет таямніцаў дарослага жыцьця. Ён, гэты съвет, і прываблівае мяне, і адштурхоўвае адначасна, але першага — болей, таму змаганыне з яго не заўжды прывабнымі праявамі, падказвае мне інтуіцыя, яя мае сэнсу. Таму я з імі надта і не змагаюся, а крочу назіркам усыцяж выкрунтасаў лёсу, плыту, бы спантанічаны фатальным зьбегам абставінаў матрос паслья таго, як патануў карабель, усё далей ды далей у няведамым — дзе ён, жсаданы бераг? — на кірунку.*

На дварэ ціха, гэтаксама ціха і ў пуньцы — датуль, пакуль не адза-вецца з-за съянны (пунька — прыбурова-трысыцен да хлява) хтось з быдла ці Рэгіна не пачне шнарьць рукамі па сене.

— Што тыробіш?

— Асьцокі выбіраю, — адказвае яна і глядзіць на мяне з-пад руکі, і вочы яе сярдзіта паблісваюць у паўцемры. — Мог бы дзеля нас і лепшага сена расстараца. А так... абы-што, абы-што...

— Табе дагодзіш!

— А ты паспрабуй.

— Як?

— Казала ўжо: падвышай інтэлектуальны ўзровень. Чытаць, напрыклад, пачні. А то так і застанешся да скону вясковым невукам.

Яна дастае з-пад падушкі томік Велты Спаарэ, які паўсюль носіць з сабою, няйнайчай, дзеля дэманстрацыі нянаскага імя аўтаркі, бо кніжка даўно ўжо ёю прачытаная, усоўвае мне ў руку:

— Ня Бог ведае што, канешне, але ж і ня твой Багроў.

Багроў — намёк на фаліянт “Дзіцячых гадоў Багрова-ўнука”, які бібліятэкарка дала мне пачытаць у трэцім класе і якім на ўсе астатнія школы гады дарэшты адбіла ўва мне якую-кольвек ахвоту да чытанья.

Я кладу кніжку воддарль, знарок, каб пазлаваць Рэгіну, прытарушваю яе сенам. Рэгіна — стыхія са съюздзённых, і, як ні дзіўна, мне найбольш памагаюць у стасунках з ёю менавіта перапады яе настрою, асабліва

злосыці. Покрыва няўлоўнасці нібы звальваеца з яе ў такія хвіліны, вызывае эмоцыі, агаляе патаемныя згібы натурлы. І робіць іх уладальніцу ня проста зразумелай, а нават – безбароннай.

Але ня гэта зараз мяне найболей займае, а тое, як сказаць пра нас.

Хвала рашучасці ўздымаеца ўва мне, гнаная надзеяй, дакочваеца да горла.

Цяпер або ніколі!

Я пасоўваюся ішчытней да Рэгініага разгарачанага параю ад сена ды жарсыцо маіх няўмелых, хоць мне яичэ і няўцам, што яны акурат такія, любошчаў.

– Выходзь за мяне, Рэння...

– Рэння? – кажа яна пагрозыліва і тыцкае мяне тварам у сена. – Зноў ты за сваё? Я ж прасіла гэтак мяне не называць.

– Прабач... Рэгіна...

Вочы яе съяяtleюць, голас набрыньявае пячотаю.

– Выйсьці за цябе? Выкінь з галавы. Які з цябе муж? Якая з мяне жонка? Як ты ўяўляеш нашае сужэнства? Ха-ха! Вось каб ведала, што гэтак уляпаюся, нізавошта не паехала б сюды... Нізавошта!

– Я кажу сур'ёзна, – прамаўляю я, і голас мой патанае ў залепленым ластаўчынымі гнёздамі прагалку паміж кроквінамі. Сьвет нібы перакульваеца ўва мне, робіцца каляным і шорсткім, як слова, што толькі што зъяцелі з Рэгініых вуснаў. – Чаму? Чаму ты ня хочаць?

– Таму што так трэба. Табе – вучобу пачынаць, мне – над дысертацыяй працеваць. Мала гэтага?

Яна падаеца ўбок, я мкнуся ўтрымаць яе, і яе съцішана-задаволены съмех поўніць пуньку.

– Перастань, я не збягаю. Перастань! – Рука яе паволі цягнечца да сумачкі ва ўзгалоўі, ляніва шнапыць па набітых парфумаю ды рознаю іншую дзявоцку драбязою закутках. – Вось, прэзент...

– Можка, лети так – без...? Ты ж ведаеш, што...

– Ага, я што – дурніца? І ня думай!

Я адварочваюся, каб узбройца “прэзентам”. І не праходзіць і трох хвілінаў, як ужо мы з Рэгінаю адно, і шалёнае маё жаданьне ўтрымаць яе, як і самому дарэшты належыць ёй, засыціць мне глузды, ператварае ў ваяўніча-пажадлівую, бессаромную жывёліну. Мне і боязна, я баюся паўтору заўчорашияя паразы, калі ўсё нібыта гэтак жа спраўна пачыналася, а скончылася няўдачай. Але гэтым разам, здаеца, усё добра. Здаецца...

Не!

Прывід даўніе трагедыі з Ларыскай вытыркаеца з чэрыва кладні, нясліць цела, і я з жахам чую расчараўаны голас Рэгіны:

– Ну, вось табе маеш... Зноў...

І хоць – ні краплі ў ім дакору ці папроку, адно толькі расчараўаныне, гэта мяне ня ўсыщешвае.

Я ўбіваюся тварам у сена, брыдкі сам сабе, спаўзаю з кладні.

Рэгіна хапае мяне за нагу, маніцца не пусьціць, але мне тое ўжо не абыходзіць.

Сена глуха рытіць пад маймі нагамі, і безвыходнае “ніколі, ніколі” чуеца мне ў тым рытэнні і не адпускае нават тады, калі расчыніяюца, падхоп-

ленья скразьняком, дзъверы пунькі і іншыя знаёмыя адмалку згукі прытомленай дзённымі турботамі вёскі абрываюца на мяне.

Ці кахае мяне Рэгіна? Гэта адзінае, што займае мяне цяпер, адзінае, на што хацеў бы я мець дакладны адказ. Мінулае, дзень сёньняшні, будучыня – нішто ня мае зараз для мяне гэткага значэння, як гэтае – ці кахае? Тым больш, што сёньня яны з Інаркаю звязджаюць у свой Т., і хто ведае, ці спаткаемся мы калі наогул.

Пах гарбаты даносіца з разнасцежсанага вакна да прызыбы, дзе я сяджу, ичасльвы Інарчын голас абвяччае пачатак абеду. Ня менич ічасльвы Тонікаў – сябрук праз тыдзень выпраўляеца съедам за дзеўкамі ў Т. здаваецца іспыты ў тэхнікум – адзываеца на яго, і толькі Рэгінінага – не чутно.

– Ты есьці будзеи? – пытаемца і складвае вусны ў дакорлівую ўсьмешку. – Хадзі.

Рэгіна сядзіць пры стале, прыхінуўшыся плячыма да сцяны, крэмсае відэльцам на талерцы бульбіну. Яе твар прыслонены ценем ад фіранкі, тому ён выдае амаль непранікальным.

– Стасік, вырашыў, урэшице, куды паедзеі паступаецца? – пытаемца Тонік і тоўхае мяне даланёю ў бок. – Штосьці ж доўга цягамоцішся. Паехалі б удваіх у Т., весялей было б. І лягчэй. Праўда, Рэгіна?

– У Т. ня вучаецца на мастакоў, – адказвае яна холадна і пасоўвае ўбок талерку з рэштаю ежы. – Ты хіба ня ведаеш?

– Конча на мастака паступаецца? – не здаецца Тонік. – Мала іншых факультэтатаў паўсюль? Убіў сабе штосьці ў голаў...

Я бачу, як напружваеца, а затым робіцца дарэшты непранікальным Рэгінін твар, упомай наступаю Тоніку на нагу.

Я разумею: прысуд канчатковы, і абскарджаеца яго – марная справа. Тонік запытальна-спагадліва глядзіць на мяне, але што мне з таго за наедак? Што да чыёйсьці, хай і найничрай, спагады чалавеку, калі ўсё, чым твой жыў дагэтуль, – тарчма, наўзбоч, і съвет, учора яничэ прыязна-ветлы да цябе, шырокі, раптоўна пажарстчэй, звузіўся, разబіўся на дробныя аскепкі?

– Ну, вось, здаецца, пад'ела, – кажа Рэгіна, і голас яе, паважліва-спакойны, абыякавы, крыху нібыта чымсьці незадаволены, пазбаўляе мяне апошній ілюзіі.

Бацька ўяджает з падводаю на панадворак, прыкручвае лейчынай каня да аглоблі, ідзе ў хату. Да прыходу цягніка да паўстанку зусім няшмат застаеца часу, і, каб не спазніцца, неўзабаве, дзесьці праз паўгадзіны, трэба пад яго выпраўляцца. Акурат гэтак яны – дзяўчатаи і Тонік – і выпраўляюцца. Клічуць і мяне з сабою, але я адмаўляюся, застаюся памагаць бацькам парадкаваць у пуні прывезене ўраныні ад стожычча сена. Вядома, гэта ўсяго адгаворка, але інакш я не магу.

Тонік садзіцца за фурмана, я бачу, як уздрыгваюць наастатак Рэгініны павекі, і вось ужо нагружаная валізамі з няхітрымі вясковымі гасьцінцамі падвода звязджае з панадворку.

– Ну, ня ўсё баляваецца, трэба і рабіць сёе-тое, – кажа бацька і прастуе да пуні.

Мы з маці – унізе, бацька – на кладні, і ён ледзьве пасыпявае пераймаець

важскія зъляжальня пласты, якія я перакідваю яму віламі ў падстrellшиа праз маціцу.

— Азьвярэў ты, хлопец, ці што? — дзівіца з майго неспадзеўнага імпэту (зазывчай я — гультаяваты, як кажа маці — крыху "пры панку") і штурляе на дол пакінутую Рэгінаю кніжку аповедаў Велты Спаарэ.

Маці запытальна зіркае на мяне спадылба, уздыхае, кладзе кніжку на выступ падмурку пры лазе на гарышча хлява.

Тонкі, ледзьвье ўлоўны водар Рэгініных духоў далятае да мяне ад кніжкі, перабіты паҳам сена і пылу, чэзыне ў вузкім праёме паміж кладнёй і съязною пуні...

У фae гэтаксама горача, як і ў зале. Я прыхопліваю са стала бутэльку з мінеральнаю вадою, сунуся да выхаду ў дворык. Там таксама не сказаць каб надта прахалодна, да таго ж і поўна ўжо люду. Пад крайнім ад ходніку парасонам тройца з нашае дэлегацыі частуецца півам у кампаніі імпазантнага мужчыны гадоў пяцідзесяці. Мужчына распавядзе аnekdot пра консула, які рызыкнуў займець больш шыкоўнае аўто, чым у пасла, і праз тое пацярпеў. Яго шырокі чырвона-бурачковы твар съвешціца здароўем і непадробнаю шчырасцю, вочы ўзбуджана пабліскаваюць.

— Пазнаёмцеся, гэта наш консул, — дачакаўшыся канца доўгага, як учорашняя стаянка на мытні, расповеду мужчыны, кажа Зяменя і падае мне кухаль з півам.

— Консул Папярэцкі, — ківае той і ўсьміхаецца. — Рады яшчэ аднаму суайчынніку. Ведайце: калі ў вас узынікнуць тут якія-колечы праблемы, — я побач. Можа, мaeце які асабісты клопат ці просьбу?

— Не, ня маю, — няўзнак для сябе самога паддаючыся магнезу агульнае плыні гаворкі і пераходзячы на расейскую мову, адказваю я.

Бадзёры вятрыска павявае з боку ракі, што цячэ ў колькіх метрах ад будынку мэрыі, ускалыхвае чырвона-бела-чырвонае съязжышча з жалобнаю стужкаю над нашымі галовамі.

— Што значыць гэтая стужка? — пытаецца Зяменя. — Колькі вёсак ды пасёлкаў праехалі ад мяжы — усюды яна. Бы памёр хто...

Твар консула яшчэ больш ажыўляеца. Бачна, што пытаньне яму даспадобы, што ён нават нібыта чакаў яго.

— Чарговыя ўгодкі, як мы IX пакрыўдзілі, — кажа ён і дапівае піва. — Уяўляеце? Мы IX пакрыўдзілі, ё-о-ш-ш-ш тваю!.. Тут, дзе, можна сказаць, адвею жывем, дзе цэлы мацярык з нас, больш за восемдзесят адсоткаў насельніцтва... Палітыка! — Ён маніцца яшчэ штосьці дадаць да прамоўленага, але не пасьпявае: да нас падыходзіць рэферэнтка Ілга.

— Спадарыня мэр запрашае вас па ўрачыстасці да сябе ў кабінет дзеля неафіцыйнае размовы, — кажа вабная латышачка і датыкаеца па чарзе да рукава кожнага з нас. — А пятай, як толькі ўсё скончыцца ў зале. Ваша гід вам нагадае.

Жана, якая дагэтуль непрыкметна стаяла ўбаку, цяпер гэтак жа непрыкметна аказваеца побач, пацьвярджaeе прамоўленае рэферэнткаю кіўком галавы.

Да канца перапынку застаецца пяць хвілінаў, і мы ўсе, апроч консула, які мусіць ад'ехаць кудысьці па сваіх справах, съпяшаемся ў залу,

дзе неўзабаве павінен пачацца (так дакляруе праграма) дакументальны фільм з гісторыі гораду.

Памяшканье пасыпелі праветрыць, у зале калі не прахалодна, дык больш-менш съвежа. Праўда, трывае гэткае даброцыце нядоўга. Не мінае і чвэрці гадзіны ад пачатку фільму, як зноў запаноўвае гарачыня. На шчасльце, фільм кароткі, ад сілы на паўгадзіны. Фінал яго зала сустракае ўздыхам палёгкі. На сцэну ізноў падымаецца мэр, жадае ўсім добрых уражаньняў ад гораду, нагадвае пра тое, што ўрачыстая вячэра адбудзецца а восьмай гадзіне ў банкетнай зале Цэнтру нацыянальных культуры. Апошняе нам ператлумачвае Жана ўжо на выхадзе з памяшканьня. Абвестка нас усьцешвае, на яе тле нават перспектыва цягнуща на прыём да мэра, што мае пачацца з хвіліны на хвіліну, ужо не здаеща такою змрочнай. Тым больш што і біць ногі шмат не даводзіцца: кабінет мэра месціцца паверхам вышэй, акурат над фаем канферэнц-залы.

Мэр сустракае нас пры дзвіярах. Ветлівая ўсьмешка, зычлівы пагляд. Нягледзячы на съпёку і напружаны рытм працы выглядае яна бадзёрай.

– Ну, вось, цяпер і на мове акупантай можна паразмаўляць, – кажа і энергічным рухам плячэй страсае з сябе цяжар абрыйдае – так мне, прынамсі, падаецца – афіцыёзнасці.

Прыём у мэра доўжыцца каля гадзіны. Гаспадыня кабінету распавядае пра надзённыя клопаты гораду, звязаныя з несупыннымі дажджамі і размыцьцём дарог, рамонт якіх штомесяц зъядае львіну долю бюджету, пра іншыя цяжкасці, якіх яны раней, да ўступу ў Еўразіяз, ня ведалі, а вось зараз...

– Проста так, за прыгожыя вочы ніхто нічога не дзе! – падводзіць яна рысу і з выглядам чалавека, што дарэшты выканай свой службовы абавязак, апускаецца ў крэсла.

– Як вы? – Жана, якая дагэтуль ціхамірна падрэмвала пры канцы стала, прыязна глядзіць на мяне. – Не стаміліся?

– Крыху.

– Нічога, – кажа яна і адорвае мяне зычлівым паглядам шэра-зялёных, у аздобе густоўна падфарбаваных веек вачэй. – Адпачненце да вячэры ў гатэлі і будзеце як новы.

– А вы...

– Што я?

– Вы абыцалі сказаць наконт зямляцтва, – нагадваю я. – Адкуль вы паходзіце?

– А, гэта... – мармыча яна і пераводзіць пагляд на аднаго з нашае дэлегацый. Той якраз пачаў гаману на тэму спорту, і мая кволенская надзея на дыялог з Жанаю канчаткова чэзьне ў плыні яго энергічнага, густа перасыпанага лічбамі статыстыкі аповеду.

Жамярына ўлятае ў вакно, падхопленая струменем паветра з кандыцыянеру збоч стала, мітусіца па-над галовамі, садзіцца спартойцу на шчаку. Мэр выпростае руку, з мацярынскаю ўсьмешкаю на твары, што, мабыць, павінна апраўдаць фамільярнасць наступнае хвіліны, адным рухам тонкіх, бы сцябліны венерыных валасоў у вазоне насупраць пальчыкаў адганяе назолу прэч. Выбух съмеху, гаворка набывае яшчэ больш даверлівы, амаль прыяцельскі характар.

Ідылію парушае рыпеньне дзвярэй. Мужчына ў чорнай камізэльцы ўваходзіць у пакой, падкрэслена съцішанаю хадою сунеца да вольнага месца. Па ўпэўненасыці, з якою ён уладкоўваецца ў крэсьле ўпобачкі з мэрам, няцяжка здагадацца, што ён тут не ўпершыню і пачуваеца даволі вольна.

– Віцэ-консул вашага консульства Калевіч, – кажа мэр і адфорвае новага госьця ўсъмешкаю. – І я мушу перадаць вас у яго распараджэннне.

– Прыём у консула а палове пятай, у нас зусім няшмат часу, – кажа мужчына і абводзіць нас усіх па чарзе праніклівым, чамусыці найдаўжэй затрымаўшы яго на мне, паглядам. – Машына пры ўваходзе, так што пасыпшаємся. Колькі нас?

– З вамі пяцёра, – кажа Жана і першая ідзе да выхаду. – Гэта без мяне. А калі са мною, то шасыцёра.

– З вамі ці бяз вас – у аўто зъмесціцца толькі чацьвёра, – кажа віцэ-консул і моршчыць у одуме высокі, як скляпеньні калідору, які мы якраз мінаем, лоб. – Так што і вам, і яшчэ камусыці давядзеца застацца.

– Магу застацца я, – пагаджаецца спартовец. – Я ня надта добра сябе адчуваю.

Віцэ-консул і Зяменя абменьваюцца шматзначнымі позіркамі.

– Не, – кажа па кароткім маўчаныні Зяменя. – Так нельга. Консул цікаўіца спортам і будзе незадаволены вашаю адсутнасцю. А вось калі вас пакінуць... – Ён прыпыняе мяне, адводзіць убок. – Ня будзеце пратэставаць, калі вас пакінем? Усё-ткі мы гаспадарнікі, і нам сълед быць на прыёме. Вы ж чалавек творчы, далёкі ад рэаліяў, што вам нашыя заземленыя размовы. Займіцся чым больш прыемным, схадзіце куды, пашпацыруйце...

– Канешне, – пагаджаюся я. Шчасце сядзець дзесьці ў пакоі і выслушваецца розную афіцыйную лухту мяне, сапраўды, не прываблівае. Але і тое, што мною нібы наўмысна грэбуецца, пакідае ў душы непрыемны асадак.

– Што ж гэта яны вас гэтак пракінулі з прыёмам? – іранізуе, ледзь мы застаемся ўдваіх, Жана.

– Мабыць, пабаяліся, што аб’ем, – кажу я як мага весялей. – А можа, збаяліся, каб ня выпарыўся дачасна на такой съпёцы...

– А ці каб ня жэкнулі што ня тое, – кажа яна і лёгка, бы дзяўчо, што неспадзявана пазбавілася апекі дарослых, зъбягае з ганку на ходнік. – Будуць анекдотамі адзін аднаго частаваць пра начальства, дэмакратызм удаваць, то навошта ім лішнія вуши? Я вашы газеты калі-нікалі чытаю, дык цямлю, што да чаго.

– Вы разумная, аднак.

– Ну, ужо ж не зусім дурная, – съмяеца яна і прыпыняе крок, каб узяць мяне пад руку.

Дзіве гадзіны да абяцанае вячэры пралятаюць нібы адно імгненьне. Гатэльчык, у які Жана прыводзіць мяне па кароткім шпацыры па горадзе, уражвае цішынёй і амаль што хатняю ўтульнасцю інтэр’еру. Гаспадар яго, прыбалт у другім калене і вялікі аматар чэшскага піва і сацыяльна арыентаванае эканомікі, асабіста ўручae мнe ключ ад пакою і нават праvodзіць бліц-экскурсю па вузкіх, завешаных рэпрадукцыямі канцэптуальнага мастацтва і творамі мясцовых графікаў калідорах. Пацікавіў-

шыся, ці маю я ў чым патрэбу, і атрымаўшы адмоўны адказ, ён хутка зынікае, і апеку нада мною пераймае Таня, сімпатычна дзяўчына гадоў дваццаці пяці. Яна прыехала ў Т. восем год таму з Браслава з намерам перабрацца пасъля ў Рыгу да сваякоў, ды так тут і засталася. Таня бяз жаднае натугі пераходзіць з мовы на мову, утым ліку і на беларускую, так што я пачываюся ў гатэлі зусім ня як чужынец.

А сёмай зьяўляецца Жана, і мы едзем вячэрэць. Дзесяць сантымаў, якія я ахвяроўваю на праезд у аўтобусе за сябе і за яе, з каптуром кампенсуюцца адмысловым Жаніным аповедам з жыцця тутэйшага люду. Я паказваю ёй будынак, дзе месцілася колішняя беларуская гімназія, і нават пасыплюю да прыпынку распавесыці сёе-тое з яе гісторыі і жыццяпісаў людзей, што ёю апекаваліся.

– Што Райніс класік, я ведаю, канешне. А вось што гэтак нас шанаваў, не здагадвалася нават, – кажа яна з нотаю няёмкасці ў голасе і падымаеца з сядзеньня. – Як мне пашанцавала, што вы да нас прыехалі!

Ля будынку Цэнтра нацыянальных культур ужо поўна народу, і мы з Жанаю вельмі хутка гублем адно аднаго з поля зроку. На пляц выходзіць Ілга, запрашае ўсіх падымацца ў банкетную залу.

Нікога з нашае дэлегацыі ў зале няма, і мне, як і ўдзень у зале паседжаніняў, выпадае сядзець упобачкі з дэлегацыяй з Харбіну. З дзесятка абыходлівых кітайцаў толькі адзін, спадар Ду, разумее па-расейску, таму добрую чвэрць вечарыны я баўлю ў самоце. На шчасце, да мяне падыходзяць двое мастакоў, якіх я ведаю з сумеснае пазалеташняе выставы прамысловага плакату ў Львове, і запрашаюць за свой столік. Там ёсьць вольнае месца, я з радасцю скарыстоўваю прапанову перасесыці да іх. За столом, апроч мастакоў, сядзіць паэтка ў ваўнянай, аздобленай нечым блішчастым, сукні і з выразам невыказнае скрухі ў вачах цэдзіць праз саломіну кектэль. Мой прыход яна сустракае падкрэслена абыякава. Ды, ведаючы не з чужых словаў сапраўдны кошт такое жаноцкае абыякавасці, што амаль заўжды неўпрыкмет, але ня без прыхаванага змыслу пераходзіць у сваю процілегласць, я не надаю таму вялікага значэння.

Тым часам народ адчувае сябе ўсё больш раскавана, сям-там гучыць сыпевы.

Дзесыці праз паўгадзіны ў залу ўваходзіць віцэ-консул Калевіч з маймі хаўрусьнікамі і Жанаю. Кампанія ўладкоўваеца за столікам у другім канцы залы. І я падымаюся, каб далучыцца да яе, бо запал, з якім даймаюць мяне расповедамі пра свае творчыя ды ўсялякія іншыя праблемы мастакі, адзін з якіх, аказваецца, аўтар малюнкаў у гатэлі, пачынае мяне ўжо раздражняць. Скруха ў вачах паэткі зъмяняеца расчараўаньнем, яна праводзіць мяне полымным, як ліпеньская нач, што абяцае шмат прыгодаў, паглядам.

– Як вам нашая Файна? – перахапіўшы яго, пытается адзін з мастакоў, што ідзе за мною съследам з чаркаю ў руцэ, і, не дачакаўшыся адказу, бо я ўжо адышоўся даволі далёка, плюхаетца на вольнае месца за адным са сталоў.

На подыюме між сцэнаю і столікамі ваўсю квітнеюць сыпіchy ў гонар сяброўства-пабрацімства. Эстонскі госьць, госьць ізраільскі, прадстаўнік дэлегацыі з Літвы.... Энергічная мэр раз-пораз дэмансцруе выбітны гумар, суправаджае словаў выступоўцаў кароткімі і трапнымі рэплікамі.

Стол, напачатку даволі сыцілы, з кожнаю хвілінаю багацее. Хлоп-

чыкі-афіцыянты снуюць у вузкіх праходах з бутэлькамі ў руках, апафе-оз гасыцінасці – велізарная рыбіна ў аздобе з зяленів – займае пачэснае месца на стале пасярод залы, да яго тут жа выстроіваецца чарга.

– Заўтра прыязджаем іхні презідэнт, – кажа віцэ-консул і паблажліва ўсьміхаецца. – Дарэчы, хочаце анекдот пра презідэнта?

Анекдот ліберальны, аж занадта, хоць, папраўдзе, гэткі ж вялы, як фізія апавядальшчыка. Мы ўсьміхаемся па яго сканчэнні больш з ветлівасці, і толькі Жана ды Зяменя, каб згладзіць няёмкасць моманту, съмлююцца доўга і залівіста, чым узбуджаюць цікаўнасць Файні. Паэтка падымае ўгору напоўнены нечым бурачкова-чырвоным фужэрчык, махае нам здаля рукою. Зьбянтэжаны недахопам эмоцыяў у нашай ацэнцы ягонага красамоўства віцэ-консул падымае чарку ў адказ, залпам выпівае. Яго высокі, з тузінам кароценькіх валасінак-паўсынінак паперадзе, над самымі бровамі лоб пры гэтым чырванее, а вусны стульваюцца ў вузкую, як нітка бурштыну на Жанінай шыі, шчэлку.

– Мы з вамі незнамыя? – зьвяртаецца ён раптам да мяне і па-свойску падміргвае.

– Наўрад, – адказваю я і ўгляджаюся ў ягоны перасыпаны дробнымі кропелькамі поту твар. – Не, ня думаю, хутчэй за ўсё – не.

– Значыць, я памыліўся, – кажа ён і прастуе паўз залу да стала з рыбінай.

На адлегласці хада яго здаецца мне нібыта знаёмай. Я сілюся згадаць, дзе мог раней бачыць гэтага чалавека, але дарэмна. Прытуманенныя віном і ўражаньнямі дня глузды мае съпяць і прачынацца, прынамсі, зараз, у гэтую хвіліну, не жадаюць.

Вячэра доўжыцца амаль чатыры гадзіны. Першаю адыходзіць (“Заўтра вельмі, ну вельмі адказны дзень, вы ўсе людзі дзяржаўныя, разумеце!”) мэр. Съледам за ёю пакідаюць залу мэрскія чыноўнікі, так што пры гасыцях застаецца толькі Ілга. Жаны, якая выйшла кудысьці чвэрць гадзіны таму, дасюль ня бачна. Зынік і віцэ-консул, і калі я пытаюся пра яго ў Ілгі, яна толькі неўразуменна паціскае плячыма. Затое мастакі ўсё яшчэ тут і адыходзіць, бачна па ўсім, не звіраюцца. Файні, якую яны, відаць, добра-ткі даніялі нецьвярозаю балбатнёй, скарыстаўшыся момантам, падсаджваецца да нас, каб прачытаць новы, толькі што народжаны ў бурапенных нетрах вясёлага застолъя верш. Пра каханьне, шматабяцальна абвяшчае яна напаўголасу і складае вусны сэрцам.

Верш пафасны і вельмі, ледзь не да сълёз, чульлівы. Ілга просіць яго ў аўтаркі перапісаць, але тая адмаўляеца: так бы мовіць, юблейнае, чатырохсотое тварэньяне, і баронь Бог яшчэ згубіцца, так што ўжо, прабачце, як-небудзь іншым разам, пазней...

– Вершы – мае дзеці, – кажа яна і падымае на мяне поўныя жаданьня атрымаць падтрымку ў гэткай важнай справе вочы. – Вы як чалавек творчы мяне, напэўна, разумееце.

– Канешне, – засыпеты зьнянацку праяваю ўвагі да сваёй персоны, падтакваю я.

– Вось і добра, і цудоўна, – голасам, у якім зыліваюцца ў адно бязьмежная ўдзячнасць і аванс на штосыці большае, чым звыклы флірт, працягвае яна. – Спадзяюся, вы ня кінече мяне адну, праводзіце дадому.

– Вядома.

– І па дарозе я пачытаю вам яшчэ. Пра каханьне. Вы любіце пазію?

Персыпектыва слухаць сярэдначы вершы пяцідзесяціпяцігадовай паткі Файні пра кахранье мяне зусім не натхніе, і я сутаргава шукаю слоў, каб зьбіць яе запал. На шчасьце, гэта не патрэбіцца: у размову ўступае Ілга.

— Можаце не турбавацца, Файні, — кажа яна і дапівае кактэйль. — У нас ёсьць аўто, на ўсялякі выпадак... Кіроўца тут, так што развяззем усіх, куды каму трэба. Дык можаце надта не съпяшацца адыходзіць, пабудзьце яшчэ з паўгадзінкі.

— Што ж, гэта мяняе расклад, — адзываецца захмялелы Зяменя і замест таго, каб пайсьці да выхаду, што не адзін раз ужо мануўся зрабіць перад гэтым, накіроўваецца да століка мастакоў.

Файні спапяляе Ілгу паглядам, робячы выгляд, што вельмі радая пра панове наконт аўто, налівае ў фужэр кроплю, як абмачыць вусны, віна.

Паўгадзіны расыцягваюцца на цяжка сказаць колькі, і калі мы ўрэшце вырушаем з залы, гадзіннік у холе Цэнтра нацыянальных культур з шыкоўна выставаю з жыцьця гарадоў-пабрацімаў пры ўваходзе паказвае палову першай.

Дзённая сыпёка прыносіць навальніцу. Мы сядзім у аўто на стаянцы пры гатэлі, чакаем, калі яна аціхне. Да дзьвярэй гатэля крокашаў трыццаць, але мокнуць ніхто не жадае. Маланкі раз-пораз успыхваюць, асьвятляюць дворык з шыхтам дэкаратыўных дрэўцаў наўзбоч става, фантастычнымі пасамі-ланцугамі сякуць па старанна выстрыжанай траве ўздоўж цэментавай сцяны-агароджы.

Таня высоквае на ганак са стосам цэлафанавых накідак у руках, поростка імчыць пад ляскат перуной да машыны, садзіцца на вольнае, вызваленася хвілінаў дзесяць таму Файніо месца.

— Бачыце, якая ў нас выкшталцоная абслуга ў гатэлях, — кажа Ілга і гучна съмяецца. — Ну, да заўтра!

Мы выкараскаемся па чарзе з аўто, шыбуем да будынку.

Абыходліва-ўрачысты, белатвары, бы нябожчык у чысцы на адной з карцінаў у калідоры парцье аддае нам ключы, і мы разыходзімся па сваіх паверхах.

Дзверы ў пакой насупраць майго незачыненых, і я бачу Жану. Яна стаіць паўголая перад люстэркам, падфарбоўвае вусны. Мяне яна ня бачыць, і я, ня хочучы яе бянтэжыць, адступаю ад дзьвярэй углыб калідору. Паркешіна пад маймі нагамі гучна вішчыць. Жана паварочвае голаў, зауважае мяне. Дзверы ваннага пакоя расчынены, і побач з ёю вырастает на хвіліну і тут жа зынікае ў пакой вузкаплечая, з пластком тлушчыку наўколя поясу пастава віцэ-консула Калевіча.

— Ах, прабачце! — кажа Жана і зынікае за дзверыною шафкі.

Не пасыпяваю я, аднак, павярнуць ключ у шчыліне замка, як яна зноў выходзіць у калідор.

— Прабачце, — кажа і прыкрывае ніз твару рушніком. — Мне... Мне прыкра, праўда...

— Нічога, — запэўніваю я і, ня ведаючы, як згладзіць няёмкасць, што ўзынікла гэтак нечакана, весела працягваю: — Дарэчы, памятаеце, вы абяцаі сказаць...

Напамін мой нагадвае спробу шантажу, але, надзіва, яго дастаткова, каб Жана супакоілася.

– А, гэта! – бы тапелец за саломіну хапаецца яна за мае слова і, пэўная, мусіць, што праўдзівага адказу ў якасці разыліку за маё маўчаныне пра яе сорам будзе дастаткова, голасам, быщам паведамляе невядома якую гнюснасць, прамаўляе: – Я... з Шаркаўшчыны.

Я ўваходжу ў нумар з цвёрдым намерам тae ж хвіліны рынуцца пад душ, але не пасыплюю. Дзъверы, якія я неабачліва пакінуў незамкнёнымі, рыпяць, у пакой увалываецца Зяменя з пляшкаю піва ў руцэ.

– Ня сыпіш? – пытаецца ён узрушана і куляеца ў фатэль збоч стала.  
– Ты ведаеш, а частуюць нішто сабе гэтыя еўразьвязаўцы... Кабеты сімпатычныя, асабліва паэтэска, Файна, такая ўжо ляля. Цікава, яна замужам?

– Ня ведаю, – шакаваны ягоным неспадзянкам уварваньнем, адказваю я.

Мой адказ яго відавочна расчароўвае, ён падымаецца з месца, гэтак жа імгненна, як і прыйшоў, са словамі “Ну, паглядзім, паглядзім!” вылятае з пакою.

Я мкнуся як хутчэй зашчапіць дзъверы, каб засыцерагчыся ад новага госьця, але зноў спазняюся.

Гэтым разам візітам ашчаслыўлівае мяне віцэ-консул. Ад яго пахне парфумаю, расчырванелыя пасылья мыцця твар і шыя выпраменяваюць здароўе.

– Ня будзеце супраць, калі трохі ў вас пабуду? – кажа ён дружалюбна і дастае з пачка цыгарэту.

Ён запальвае, і мне нічога не застаецца, як сесыці насупраць.

– Вы сапраўды мяне ня памятаце? – У голасе яго чуюцца адначасна інтрыга і занепакоенасць. – Не?

– Не, прабачце, – пачынаючи нервавацца, адказваю я.

– Што робіць час! – уздыхае ён. – Вы ж Стасік? Так? Няўжо ня помніце студэнта, што кватараўваў у вашых суседзяў? Таго, што выцягваў вас ды вашага дружбака з падпечку, Васю-практыканта? А вы хаваліся ўсё... Ну ж! Ну... Васю-практыканта!

Вузкая прастора пакоя звужваецца яшчэ больш, настуджанае кандыцыянерам паветра халоднаю плёнкаю застывае між намі. Камізэлька на рэсыпктабельным панку насупраць мяне зъмяншаецца памеру да сорак шостага, лоб вачавідзь ніжэе, вочы робяцца съветлымі і выразнымі, як у юнака. Цыгарэта дрыжыць у ягоных съпярэшчаных вузлаватымі венамі руках, ашмётак попелу зрываецца з яе, падае на манжэту кашулі. Ён похапкам страсае попел далонню, радасна, ажно загараюцца вочы, усклікае:

– Пазнаў! Бачу – пазнаў!

Прыступ ягонае радасці канчаткова мяне спанталічвае, я ня ведаю, што рабіць. Першое, што прыходзіць у голаў, – выпхнуць яго з пакоя. Ды цела маё такое слабое па выпітым-зъедзеным, што нават паварушыцца, ня тое што ўчыніць штосыці больш грунтоўнае, для мяне зараз неймаверны цяжар. Да таго ж гэты кандыцыянер...

Я цягнуся рукою да пульту, што ляжыць на тумбе ля вакна, каб адключыць агрэгат, але госьць апярэджвае мяне.

– Адключиць? – кажа і націскае на кнопкі.

Кандыцыянер змаўкае, і ў пакой адразу рабіцца неяк пуста і няўтульна.

— Мне сказалі, ты мастак. Гэта праўда? Я, прызнацца, тваіх прац ня бачыў...

— Я займаюся наладжваньнем выставаў, і толькі... Сюды ж наогул прыехаў, каб з сім-тым пабачыцца, вось і ўсё. Выкарыстаў магчымасць...

— Магчымасць не плаціць за візу? — падхоплівае ён і съятлее ад усьведамлення ўласнае здагадлівасці. — Так?

— Трыццаць пяць еўра на дарозе не валяюцца.

— Плюс страхоўка, плюс кошт праезду ў два канцы... А я вось — з ветрынарыі ды ў дыпламатыю, як бачыш. Такі вось фінт у жыцьці атрымаўся...

Дзіўна, але з кожнаю хвілінаю ягоная прысутнасць раздражняе мяне ўсё менш і менш. Я сілюся выклікаць у памяці што-небудзь такое, што зрабіла б ягоную істоту яшчэ больш злавеснай, як напачатку, калі ён толькі называўся, але гэта мне не ўдаецца. Больш за тое, я ўжо за паўроку ад таго, каб сказаць яму пра Тоніка.

— З сябрам прыехаў пабачыцца? — быццам угадваючы мой намер, пытаецца ён і ўстае з месца. — Так?

— Так. Але размаўляць пра гэта ня маю жаданьня. Я стаміўся, вельмі...

— Як хочаш... Прабач, што патурбаваў. Толькі вось што: пра Жану нікому не кажы, яна дама замужняя, то каб ня выйшла якая непрыемнасць, — кажа ён і ідзе да дзвіярэй.

Я зачыняю дзвіверы на засадуку, брыду ў ванны пакой. На душы ў мяне пуста. Мярзотная прыгнечанасць давіць на цемя, і нават тутім струменям вады не па сілах яе адтуль выпхнуць.

Вася-“зайцехнік”, ото неспадзянка!

— А я ж дык хвіліны не заснула, — жаліцца Жана і цярэбіць у одуме зялёную сваю, пад колер кофты, сумачку. — Ні хвілінкі, ведаец...

Мы сядзім утраіх (трэці — Зяменя) на канапе ў холе гатэлю, чакаем, калі выйдуць са сваіх нумароў астатнія. А палове дзясяттай экскурсія па горадзе, і група з Харбіну, да якое нас далучылі, ужо чакае ў двары ў аўтобусе.

— Але ж і доўга сцэджваюцца, — бурчыць Зяменя і, пазіраючы скоса на экран тэлевізару з відарысам разбуранага падчас двухгадовае даўніны тэракту хмарачосу ў Нью-Ёрку, пачынае разважаць аб прычынах жорсткасці ў стасунках паміж людзьмі. Развагі абяцаюць быць грунтоўнымі, ды, на шчасьце, нашыя зьбягаюць у хол, і мы ідзем да аўтобусу.

— Не перадумалі ехаць да сябра? — кажа, уладкоўваючыся на сядзеніні побач са мною, Жана. — Я перагаварыла з кіроўцам, ён ня супраць вас падкінуць куды трэба пасыля экспкурсіі.

Кіроўца, пажылы чалавек у шэрым швэдры, ветліва матляе мне галавою, падае мапу мікрараёну гораду.

— Ну, Жана, вас сам Бог нам паслаў, — кажа Зяменя і шырокая, як гіпапатам, пазяхае. — З усіх успамінаў, што ў нас застануцца, вы, бадай, будзеце найпрыемнейшым.

— Няўжо ж прыемнейшым за Файну? — кідае ў адказ Жана і залівіста — куды дзелася маркота — съмьецца.

— О, Файна — па-за канкурэнцыя! — уздымае ўгору рукі Зяменя. — Файна!

— Усе на месцы? — пытаецца Жана і падае кіроўцу знак ад'язджаць.

Чырвоны, з крапінамі чорнага ды шэрага горад плыве наўзбоч, сонна

пазяхае насустрach проймамі вокнаў. З аблекеных рэкламаю фасадаў млявымі паглядамі завабліваюць да дабрабыту гламурна-глянцевая прыгажуні. Аўтобус пятляе, то вынырвае з засені дрэваў, то зноў хаваецца сярод іх. Горача. Спадар Ду злазіць з пярэдняга сядзеньня, уладкоўваецца на больш зручным месцы побач з Зяменем.

– Харбін вялікі горад? – пытаецца той, і голас яго, падхоплены паветру з форкткі, разносіцца па салоне.

– Мегаполіс, восем тысяцы людзей, – адказвае спадар Ду і тут жа, спахапіўшыся, папраўляе сам сябе: – Мільёнаў восем, мільёнаў...

Уражаны лічбаю Зяменя хоча штосыці сказаць, але ўжо запозна: аўтобус уяджае на тэрыторыю крэпасцьці.

Экскурсаводка, энергічная маладзіца з плецаком за сыпінаю, падыходзіць да нас, вядзе тунэлем у прыцемненае дрэвамі чэрыва мілітарышчыны-стараасветчыны.

– Ну, вось вам і колішняе апрышча імперыі, – кажа і дадае з настальгіяй у голасе: – Год дзесяць таму тут месцілася савецкая вайсковая часыць і, адпаведна, гэта быў адзін з элітных раёнаў гораду, а зараз, як бачыце...

Фразу яна не пасыпявае скончыць, бо перашкаджае гул аўто, але гэта і не патрэбна. Пустыя аканіцы будынкаў ды дзіркі ў бруку пасярод вуліцы прамаўляюць самі за сябе.

– І ўсё кату пад хвост, – падхоплівае яе слова Зяменя і плюе сабе пад ногі. – Ёш-ш тваю...

– Цяпер тут самае таннае жыльлё... – працягвае, ледзь толькі съціхае гул, экскурсаводка і вядзе нас углыб тэрыторыі.

– Вам даводзілася бываць тут раней? – пытаецца Жана і бярэ мяне пад руку. – Так?

– І нават начаваць двое сутак. Мой сябар рабіў у часыці цесьляром, і я калі-нікалі яго наведваў.

– Той самы, да якога зьбіраецца ў госьці? Тоё я гляджу – нецікава вам. Канешне, у пароўнаньні з тым, што раней тут было... Дык, можа, паедзеце да яго, пакуль аўтобус вольны? Я скажу кіроўцу.

Яна рэзка вымае руку з маёй, шыбуе паўз выбоіны назад да аўтобусу, што акурат вырульвае ўжо на шашу:

– Pagaidet!

Яе жаданьне як хутчэй пазбавіцца мяне, съведкі ўчораашняе сцэны ў гатэлі, мне цалкам зразумелае – з кім не здараецца. Сужэнскія зрады, якія я некалі, па маладосыці, гэтак апантана асуджалаў, зараз выклікаюць у мяне адно ўсьмешку.

Кіроўца высоўвае голаў з кабіны, яны перамаўляюцца. Жана жэстам рукі падзывае мяне да аўтобусу.

– Ведаецце мову, а патлумачыць, што казалася там, у зале, не пажадалі, – кажу я і падымаюся на прыступку. Папрок мой гучыць недарэчна, але Жану ён, здаецца, ані не бянтэжыць.

– Даўцаць словаў, ну, можа, трывцаць, – съмлечца яна ў адказ і выводзіць штосыці пальцам на шкле з надворнага боку аўтобуса.

“Ад сілы 50!” – высьвечвае, гуляючы ценямі, запацелая шыбіна і плыве наўздангон гучнаму Жанінаму, з дамешкам гарчыны съмеху.

З кватэры даносіцца музыка, але на званок мой ніхто не адгукaeцца. Я тузую ручку дзьвярэй, і тае ж хвіліны яны адчыняюцца.

– Стасік? Ты? – на твары Інары спалох і зьдзіўленъне. Яна адступае ў глыб калідору, прыкрывае далоньню рот. – Але ж любіш ты неспадзянкі! Мог бы і папярэдзіць, што прыйдзеш... Ну, ужо як ёсьць, уваходзь...

Кучаравы – акурат малады Тонік – юнак вызірае з-за Інарынай сыпіны, дае кароткае “дзеньдобра”.

– Прывітайся як сълед, Андрыс, – кажа Інара і прыбірае похапкам раскіданыя па кватэры рэчы. – Прабач, што гэтак нячыста. Я ж прадпрымальніца зараз, ездзіла ў Маскву па тавар, уначы вярнулася, дык не пасьпела прыбраць...

Я дастаю з сумкі пакунак з гасыцінцамі, і ён вокамгненна губляецца на канапе сярод гурбіны штаноў, камізэлек і рознага іншага кірмашовага рызыкі. Андрыс употай, бы малое дзіця, выхоплівае з яго колькі цукерчын, вырашыўши, відаць, што болей тут няма чаго з намі, мастадонтамі, рабіць, зынікае ў другім пакоі.

– З Тонькам мы не жывем, – кажа Інара і садзіцца на канапу. – Ужо два гады... Ты ня ведаў? Мяне дасталі ягоныя п'янкі. Чым штодня такое бачыць, лепш ужо адной быць. Ня згіну, дам рады! Не глядзі на мой рот! Ніяк не зьбяруся да дантыста. Ды і дорага. Што ў цябе?

– Ехаў пабачыцца з Тонікам, а тут вось такое... Дзе ён?

– У կрэпасці, напэўна, дзе яшчэ... Там поўна падполаў, займаюць лыгі каму каторы глянецца. Я сама ня бачыла яго, але кажуць, што там. Сып'уся ўпічэнт. Жытло сваё – мы разьмянялі трохпакаёўку па разводзе – збаёдаў, прадаў за капейкі нейкаму таўстасуму... Нават сына не парупіўся прапісаць, хоць што хлопец меў бы з часам, а так... Андрыс мяне непакоіць, вельмі.

– Чаму? Здаецца, нармальны хлопец...

– Вось-вось, здаецца. – Інара падхопліваецца з канапы, са злосцю расшкамутвае стос рызыкі. – Мышы, халера! Пра што гэта мы? А, Андрыс... – Яна пераходзіць на шэпт. – Быў бы нармальны, каб не звязаўся з швалілю. Ды з якою! Зрэшты, мы з Тонькам самі вінаватыя. Тонька гэтак піў перад тым, як я зацяжарала, што я баялася раджаць: раптам калека народзіцца. Дый алкагалізм, я чула, перадаецца ў спадчыну, вось і падумвала перарваць... Доўга мучылася, ды так і не наважылася давесыці да канца... А тут Тонька ўзяў ды ляпнуў неяк нападлітку Андрысу пра тыя мае здумкі-пакуты. Хлопчу шаснаццаць тады было, сам разумееш, якая магла быць рэакцыя. З таго часу і пайшло ў нас усё абы-як. Занурыўся, усё, што ні робіць, – наўпроць... Хацела да псіхолага завесыці – адмаўляецца.

– Мама, перастань гнаць істэрыку, – падае голас са свайго пакоя Андрыс. – Я нічога благога не раблю. Ні-чо-га! – Ён вызірае з дзьвярэй, абдорвае мяне цікаўным паглядам. – Чым частаваць госьця байкамі, лепш бы кавы прапанавала.

Інара змаўкае, сядзе на канапу, але тут жа зноў падхопліваецца.

– А праўда, прабач, Стасік, – кажа і ідзе ў кухню. – Прабач, што гэтак сустракаю. Ведаеш, гэтулькі ўсяго навальваецца, што галава кругам... Ад суду ледзь адбілася, ставілі пытаньне аб перасяленні ў сацыяльны дом за няўплату... А там п'янюгі адны ды злодзеі. У мяне запазычанасыць за кватэру дзьве тысячи латаў, гэта амаль чатыры тысячи далярай. Дзе ўзяць такія грошы? Добра, Ірэнцы пашчасыцілі знайсьці працу ў Манчэстары, прысылае сто далярай у тыдзень, паціху сплючваем. З кіпрыё-

там, піша, пасябравала, нібыта пабрацца прапаноўвае, то, можа, і назаўжды застанецца ў Англіі.

Ірэнка – дачка Інары і Тоніка, апошні раз я бачыў яе падчас канікулаў у вёсцы – мілае дзяўчыночка з дзвінскімі коскамі цераз плячо.

– А ці лёгка гэта – выправіць дзіця ў чужую краіну і кожную хвіліну думаць, як яно там.

Кава моцная і густая, як кісель, да таго ж аддае чамусыці вішняю.

У пакой Андрыша адзываецца мабільнік. Інара съціхае, навострывае вушы.

– Мам, Ірка! На...

Інара прыліпае вухам да тэлефону.

– Вы надоўга да нас? – пытаецца Андрыш і скіляе ўбок – бацькава звычка – падфарбаваную белым галаву.

– Пасыльзаўтра зъязджаю, віза ў мяне на чатыры дні.

– Шкада...

Чаму шкада, ён не дагаворвае, бо зноў у гаворку ўступае Інара. Пасыль размовы з дачкою яна значна павесялела, нават пас্বятлела з твару.

– Ты па-ранейшаму нацыяналіст? – пытаецца яна і пераводзіць пагляд на сыцяну са здымкамі, сярод якіх я пазнаю наш сумесны з Тонікам падчас мітынгу ў Курапатах дзесяцігадовае даўніны. – Усё яшчэ ходзіш на сходкі?

– Ня так часта, як раней, але зредку бываю. Хоць, папраўдзе, палітыка мяне ўжо ня надта цікавіць.

– Расчараўваўся? Ат, што я пытаюся, усе расчараўваліся. Як згадаю, як сама сядзела пры тэлеку тады, на пачатку дзвеяностых, дык сабе ня веру, што гэткая была палітызаваная. Цяпер жа адзін клопат – выжыць як-небудзь, здабыць капейчыну. Сам ведаеш, як цяжка адной даваць усяму рады...

Я хачу сказаць ёй пра Васю, але не рашаюся: наўрад гэта зараз будзе дарэчы. І замест таго, каб сказаць, што круціца на языку, дастаю з кішэні грошы.

– Вось, вазьмі, Інара.

Яна з хвіліну неўразуменна глядзіць на маю далонь.

– Што ты! Ня трэба! Во яшчэ надумаўся... – голас яе слабее, робіцца дрыготкім і нерашучым.

– Тут усяго сотня еўра, тое, што я не плаціў за візу і праезд. Гэта замест презенту, я ніколі табе нічога не дарыў.

Яна бярэ грошы, павагаўшыся, нібы раздумваючы, ці добра зрабіла, кладзе іх на шуфляду.

Ня ведаю, што ўдае ў гэтую хвіліну мой твар, але яна падымаецца, з выглядам, быццам я ўжо сказаў “да пабачэнья”, падае мне руку.

– Дарэчы, Рэгіна пра цябе ўвесь час пытаецца. Можа, хочаш спаткацца? Я патэлефаную ёй, скажу, што ты ў Т.

– Яна ведае.

– Вось як! А мне нічога не сказала, от сяброўка! Дык вы ўжо сустракаліся?

– Не.

– Гаварылі па тэлефоне? Зрэшты, што гэта я лезу не ў сваё... – Інара адпускае маю далонь, ідзе ў калідор. – Вось! Вось чым займаецца мой сын! – кажа і падхоплівае на хаду з зэдля нейкі часопіс з выяваю двах

юнакоў у напалову спушчаных джынсах, што са смакам цалуюцца на тле разабранага ложку.

Часопіс называецца “Logos-contact” – гэта апошняе, што я бачу перад тым, як вымыкаецца з пакоя Андрыс і выхоплівае яго з рук маці.

Я вяртаюся ў гатэль каля паловы трэцяй. Вандроўка па горадзе стаміла мяне, ды і спатканьне з Інараю і Андрысам не дадалі, папраўдзе, бадзёрасыці. Таму найпершая мая зараз мара – адпачыць перад вячэраю. Адпачыць як сълед, а далей бачна будзе, што ды як.

Час абеду яшчэ ня скончыўся, і я цягнуся ў буфет, з якога выходзяць купкамі поўныя ўражаньняў ад экспкурсіі ў крэпасць, з вачавідзь пакруглелымі жыватамі ад нязвыклых прыбалтыйска-еўрапейскіх прысмакаў харбінцы. Есьці мне ня хочацца, толькі піць – ці не нагадвае пра сябе неабачліва зъедзенae ў горадзе занадта салодкае марозіва. Жанчына, што сядзіць у самоце збоч дэзвярэй буфету, рэзка падымаецца з канапы, кідаецца мне напярэймы.

– Стас! Гэта ты? – кажа, і яе трымцьлівы радасны голас падаецца мне занадта пафасным, а зълёгку распаўнелы, хоць усё яшчэ вабны стан – неспасыціжна-чужым. – Ну, можа, пацалуеш мяне?

Рэгіна.

Яна падстаўляе шчаку, і мой мусовы – куды тут дзенешся – пацалунак засвідчвае пачатак нашай першай за трыццаць гадоў паслья расстання сустрэчы.

– Ну, як ты?

– Усё добра. А ты як?

Мы ўсаджваємся за столік, моўчкі глядзім колькі часу адно на аднаго.

– Як твае? – першая парушае паўзу Рэгіна.

– Дзякую, усё добра.

– Я заўжды цікавілася ў Інары тваімі справамі. Нават, ці паверыш, ведаю імёны тваіх сыноў. А ў мяне вось дачка. Тут, у Т. живе. Ужо замужам, нядаўна ўнучкаю мяне ашчаслівіла. Табе, можа, нецікава ўсё гэта...

Мне, сапраўды, не надта цікава, але казаць пра гэта не выпадае.

– Не, што ты, наадварот. Ты працуеш?

– Выкладаю крыху ва ўніверсітэце, – кажа яна і круціць у далоні цыгарэту. – Кандыдат навук, хоць, папраўдзе, якая там навука... Так, вянкула штосці гадоў дваццаць таму пра памежныя культурна-этнаграфічныя стасункі, прычынілася да ўслайленьня, так бы мовіць, дружбы паміж народамі. А і добра, і прыдалося пад старасць кандыдацства: кадраў са ступенямі зараз мала ў вучэльнях, дык шануюць... И паслья дасягнення пенсійнага ўзросту да таго ж можна са ступеню працаўца. А гэта і капейчына лішняя, як сам разумееш, і з людзьмі стасункі.

– Словам, задаволеная жыццём?

– Як сказаць? Напэўна... У маладосці ў раскошы за добрым мужам – ён дырэктарстваваў на заводзе – пажыла, съвету пабачыла, пра непамысноты матэрыяльныя і размовы ніколі не было. Цяпер съціплей, канешне, як адна засталася, жыву, але ж, пэўна, ня горш за іншых. Ды і дачка добрая ў мяне, ня кіне, паможа, калі што якое...

Яна дастае з сумачкі некалькі здымкаў, раскладае веерам на стале.

– Гэта Ян, муж, ён у пазамінулым годзе памёр з інфаркту, згарэў, можна

сказаць, на працы. На дзесяць гадоў быў за мяне старэйшы і такі ўважлівы заўжды... Гэта дачка, мы ўдзьвюх з ёй у Юрмале залетася падчас фестывалю “Новая хвала”. Унучку паказала б, ды, на жаль, няма тут нічога з сабою прыстойнага. Ты не крыўдуеш на мяне, што гэтак тады з табой абышлася?

– Я? – Пытаныне засыпвае мяне зьнянацку, я ня ведаю, што сказаць.

– Дай агню. – Яна нахіляеца да мяне, абдае водарам духоў упера-  
мешку з пахам тытунню. – Ці ты ня паліш, можа?

Афіцыянт падскоквае да століка, паслужліва падносіць ёй газынічку. Рэгіна зацягваеца дымам, прыжмурае вочы.

– Успамін пра шчаслывае мінулае – ня лепшае суцішэнне для жан-  
чыны ў гэткім веку, як мой, – кажа і зноў похапліва глытае дым. – Прыв-  
нацца, мне было часам шкада. Але ты не адказаў на маё пытаныне.

– Ці палю я? Ты ж бачыши – не.

– Не тое... Ці крыўдуеш ты на мяне?

– Ужо не. Хоць, папраўдзе, мне таксама, здаралася, было шкада.

– Ці мне гэта здаецца, ці мы насамрэч аб адным і тым жа шкадуем?

– кажа яна, і мне выразна чуеца ў ім водгульле далёкага і жаданага ды  
няспраўджанага трыццацігадовае даўніны.

Яна абводзіць паглядам размаляваныя садавіною съцены памяшкань-  
ня, кідае ў папяльніцу недапалак, падпраўляе прычоску.

– Пра Тоніка ведаеш?

– Ведаю, Інара распавяяла.

– Хочаш з ім спаткацца?

– Як атрымаеца. Няблага было б.

– Вось як яно ўсё паварочваеца. – Яна ўздыхае, лезе ў сумачку па  
насоўку. – Праводзіш мяне? Пагамонім па дарозе.

Яна падымаеца, ідзе да выхаду.

– А можаш і не праводзіць, не пакрыўджуся, – кажа і дадае: – Шкада  
то шкада, ды, вярніся ўсё зноў, ня ведаю, ці зрабіла б я іначай, як тады  
зрабіла. Хоць хто ведае... Ты кніжку тады знайшоў маю? Памятаеш кніжку  
Велты Спаарэ? Я знарок, між іншым, яе пакінула. Каб пры выпадку мець  
нагоду для спатканья. Ты, мабыць, выкінуў яе?

– Пасыля бацькавай съмерці на гарышчы натыкнуўся сярод рознага  
друзу. І ня выкінуў, аддаў камусыці.

– Але ж пры сабе не пакінуў. Ат, прабач, што я кажу, хто мы адзін для  
аднаго? Ніхто.

Мы выходзім з гатэлю, моўчкі прастуем да трамвайнага прыпынку.

– Ніхто, – кажа яна зноў і прысыпешвае крок і ўрэшце ідзе так хутка,  
і хлясьцік на яе сукенцы матляеца ў такт крокам так рашуча, што мне  
нічога не застаецца, як ёй паверыць.

Я думаю пра тое, што яна, мабыць, запросіць мяне дахаты. І калі яна  
сапраўды прапаноўвае зайсьці да яе на каву, адгаворка ў мяне да такой  
ступені гатовая, што імгненна зълятае з вуснаў.

Яшчэ толькі палова шостай, і ў калідоры ціха, бы ў кляштары. Жана  
з Файнаю сядзяць на канапе пры дзвіярах буфету, штосьці тлумачаць па  
чарзе разамлеламу ад сыпёкі ды суседства кабетаў спадару Ду. Харбі-  
нец пры парадзе, чорныя яго, наваксаныя да бліску туфлі съвецяца,

як люстэрка. Жана першая заўважае мяне, твар яе, дагэтуль бесклапотны, імгненна хмурнене.

– Вячэраем у бары а сёмай, – кажа яна і строга, быццам паведамляе невядома якую важную навіну, дадае: – Вас расшукваў віцэ-консул. Сказаў, што прыедзе за гадзіну да вячэры.

Яна зноў паварочваеца тварам да харбінца, і мне міжволі даводзіцца стаць ахвяраю Файнінай гамонкасыці.

– Я, мабыць, кепска выглядаю, – жаліцца паэтка. – Сёньня ўсю ноч не заснула, лезылі ў глузды рыфмы праклятыя... О-ох! – Яна адкідае голаў, робячы выгляд, быццам ратуеца ад непераадольнага жадання пазахнуць, прыкрывае рот рукою. – Што за жыцьцё стала! Хачу да мамы ў Варонеж зьезьдзіць, а ўсё не выпадае – гэтулькі мітрэнгі з візаю, ды і выдаткі не абы-якія. Раней, бывала, квіток купіў, сеў у цягнік, сюдзітуды, і вось ён, Варонеж, дом радзінны... Зноў жа, з тутэйшымі было лягчэй ладзіць. Галас ледзь падымуць пра ўціск, а мы ім – іхнай жа зброяй – у адказ: “Пад акупацыяй вы? Пад акупацыяй! То і змоўкніце!”. Цяпер гэткае не пройдзе. Вось я пляменынікаў сюды, у Т., за савецкім часам паперацягвала з Варонежу, а цяпер наракаюць – навошта, маўляў? З працаю цяжка, круціцца трэба, а ня хочацца, не прывыклі, усё прынясі-падай... І ўдзячнасці ніякай, адно і глядзяць, каб што паймець з цябе. Быццам самой мне нічога ня трэба... Во конча кампутар трэба купіць... Зусім іншая выгода, а то скроў паперы ў кватэры, не дапрыбірацца. Прэзентую сама сабе да дня нараджэння...

Маналог абяцае быць працяглым, гэта мяне засмучае. Выручае Жанін мабільнік.

– Гэта Ілга, яна ў бары, – кажа яна па хвіліне размовы і ўстае з канапы. – Файні, мы мусім ехаць сёе-тое памагчы Ілзе, яна просіць... Прабачце, мужчыны.

– Ехаць, ехаць, – хітае галавою спадар Ду і таксама падымаеца. – Ехаць.

– Вам ня трэба, – спыняе яго Файні, і ён зноў садзіцца. Пра што ён думае пры гэтым – невядома, і я, каб унікнуць перспектывы чарговы раз стаць суразмоўцам – цяпер ужо дапытлівага ўсходняга сябра, – хуценька іду ў свой пакой.

У нумары прахалодна і нязвыкla – пасъля святочнае гамэрні ў горадзе ды несупыннага тараторання Файні – ціха. Я кладуся на ложак з надзеяй хоць на хвіліну заснуць, але дарэмна. Ледзь зъмежваю павекі, як перад вачмі ўзынікае пастава віцэ-консула Васі Калевіча. Да ягонага прыходу, калі ён насамрэч прыйдзе, застаецца дзесяць хвілін. Што ён хоча? Зноў пачне казытага згадкамі пра тое далёкае вясковае? Вось ужо з кім хацеў бы я як менш размаўляць. Ды так яно: чаго пазъбягаеш, тое і даганяе.

Пра Тоніка я ня думаю. Дакладней, думаю, але думкі пра яго – абрывістія і вялыя і самі міжволі чэзнуць, ледзь нарадзіўшыся.

Хтосьці падыходзіць да дзьвярэй, кранае ручку.

Прыбрыяліненая віцэ-консулава галава з праборам на левай скроні энергічна ўсоўваеца ў праём, падхоплены скразніком з форткі водар адэкалону разліваеца па пакоі.

– Прабач, што турбую. З раніцы шукаю моманту з табою перагаварыць, – кажа ён і сядзе на ўчарашияне месца. – Я замовіў каву, дык пагамонім крыху. Ты ня супраць?

– Хай будзе так, – ці то кажу, ці то думаю – у галаве туман – я.

Таня ўваходзіць у нумар, ставіць на стол два кубкі кавы і сподак з печывам, уключаче электрагарбатнік.

– Што не ў гуморы? Бачыўся з Тонікам?

– Адкуль вы ведаец?

– Што ты ўсё выкаеш? Мог бы і тыкнуць раз дзеля куражу, гэтулькі гадоў знаёмыя. Адкуль ведаю? Здагадаўся, калі ты сказаў, што шукаеш чалавека. Каго тут табе яшчэ шукаць? Я, дарэчы, таксама яго доўга расшукваў...

– І ці знай... шлі? – Я хачу сказаць “знайшоў”, але язык пратэстуе. – Знайшлі?

– А як жа, знайшоў, канешне. – Ён перастаўляе кубак са стала на парэнчыну канапы, старанна перамешвае пітво лыжкаю з пластыку. – Усё пустое, яму нічым не паможаш. Патэнтаваны хронік. Купіш касьцюм, і заўтра ён яго прап’е. Гроши дасі – і толькі горш зробіш, бо будзе квасіць да пасінення. Гэтаксама з працаю. Неяк уладкаваў вартайніком у кветнік, і што ты думаеш? Зьбег, ня вытрымаў “рэжыму”. А рэжыму таго – пасядзець-пахадзіць ля ружаў-лілеяў трыв разы на тыдзень. Некандыцыі заўжды шмат, пры жаданьні і гандлянучь можна, сякую-такую капейчыну ў сям’ю прынесці. Дзе там, баронь Бог! Палячицца прапаноўваў – і слухаць не жадае. Ат, што пустое казаць... Чалавек бяз тормазу. Тут упісвацца трэба ў новыя рэаліі, а гэта – не па ім. Не ўпісаўся і ніколі ня ўпішацца. І адсутнасць грамадзянства, і іншае такое – ня ў тым справа, ўсё значна прасьцей. Людзі ж жывуць тут і няблага жывуць, хоць бы ваших некаторых уязць...

– Што ж будзе з ім?

– А хто ведае... Зъмерзьне калі ўзімку, ці аўто прыдущыць п’янага. Звычайная рэч, на жаль...

– Чаму вы гэтак пра яго клапоціцесь?

– Таму што адчуваю віну перад вамі ўсімі. Ты ж ведаеш – з-за Ларысы. Гэта заўсёдны мой боль. – Ён адсоўваеца ў глыб пакою, суцішваеца. – Ня ведаю, што і думаець, як тады яно атрымалася. Тры разы мы толькі з ёю ўсяго пабавіліся, ды і гумкаю я карыстаўся. У падстольлі ў вас пачак быў, я браў цішком... А во як выйшла, хто б мог падумаць... Я праз паўгоду дзесьці пра ўсё даведаўся, месца сабе не знаходзіў. Я бабнік, канешне, дрэнь, ды не быдляк жа кончаны... Чаму ты маўчыш? Скажы што-небудзь.

– Што я магу сказаць?

– Хоць што! Мацюкніся ці плюнь на мяне...

– Ня бачу сэнсу. Ды, папраўдзе, і права наўрад маю... Тады б – плюнуў, і ня толькі... – Словы самі вымыкаюцца з маіх вуснаў – такое ўражанье, быщам ня я іх прамаўляю, а хтосьці іншы, хто сядзіць ува мне зараз і хто, мабыць, сядзеў заўсёды, ды не асьмельваўся да часу вымыкацца ўсе гэтыя гады. Вымыкаюцца лёгка, як перасьпелае зерне з коласу, як пара з гарбатніка, што вось ужо колькі часу сіпіць, пакрыўджаны няўлагаю, на падваконьніку. – Хочаце яшчэ кавы?

Ён падстаўляе кубак, нашы рукі на хвіліну судакранаюцца, і я адчуваю, як дрыжыць ягоная.

– Табе так абыякавае мінулае?

– Мінулым ня будзеш жыць вечна. Ды і рахункі ў кожнага свае да яго.

– Я ня ведаю, ня ведаю, як гэта здарылася, – кажа ён і насыпае ў кубак каву. – Сорак гадоў мкнуся даўмецца і ніяк ня дам рады... Ты мне ня верыш...

– Дзіўна, але – веру, – сваім, а не таго, хто староныні ўва мне, голасам адказваю я і падаю яму цукар.

– Ад'ядждаем, ад'ядждаем, – даносіцца з калідору голас Жаны.

Сівы, з плехам на ўсё цемя чалавек падымаецца з месца, нібыта жадаючы ды ніяк ня могучы скінуць з плячэй не абы-які цяжар, таргае плячыма. Мне шкада яго, ды не настолькі, каб тут жа, гэтае хвіліны, падзяліцца з ім цяжарам уласным.

У бары тлумна і горача, пахне каваю. Моладзь трэцца ля стойкі з напоямі, гучна перамаўляеца. Зала, у якой мае быць вячэра, знаходзіцца за перагародкаю насупраць, там пуста, толькі бачна, як завіхаюцца ля сталой афіцыянткі. Двоє хлопцаў, пабраўшыся за рукі, размаўляюць у прыщемку на канапе, то аддаляюцца адно ад аднаго, то зноў зыліваюцца ў экстазе ўзаемаразумення. Яны сядзяць так шчыгтна, што цені іх сілуэтай на сцяне зыліваюцца ў адзін. Адзін з хлопцаў устае, хісткім няптуным крокам накіроўваецца ў мой бок.

Бледны, з кругамі наўкола вачэй твар, знаёмая ўсьмешка. Другі таксама падымаецца, ідзе съследам за першым.

– Гэта Валік, мой сябар. Мы пазнаёміліся праз інтэрнэт, а потым ака-  
залася, што і жывем у адным мікрараёне. Вы бачылі бацьку?

Валік, падае мне руку, стульвае вусны ў іранічнай усьмешцы.

– Не, ня бачыў, на жаль. І ня ведаю, ці наогул ужо пабачу. Заўтра  
ад'яджджаць...

Андрыйс прыхінаеца плячом да стойкі, абводзіць паглядам шыхт бутэлек на вітрыне.

– І ня варта, – кажа бы між іншым і, какетліва выгнуўшыся зацягнутым у скuru станам, абдымае Валіка.

– Чаму?

– Таму што ён сам не жадае нікога бачыць.

– І цябе?

– Магчыма, жадае. Але я не жадаю.

– Чаму так?

– Не жадаю, і ўсё. Хай жыве, як хоча. Кожны мае права жыць, як хоча. Вас зьдзіўляюць мае паводзіны? Можаце не адказваць, сам бачу – зьдзіўляюць. А мне пляваць. Днямі мы з Валікам едзем у Юрмалу. Потым, калі ўдасца, перабярэмся куды-небудзь у Еўропу. Магчыма, у Манчэстар паедзем, да Іркі... Вось так, бывай, Т.! Дарэчы, зьдзіўлю вас яшчэ раз: я ня підар.

– Як так?

– Вельмі проста, звычайны падман, блеф. Насуперак бацькам, калі даведаўся, што маці не хацела мяне раджаць. Які гэта быў для мяне ўдар! Спачатку я ад злосыці ды крыўды падзіравіў ім усе гумкі. Натыкнуўся ў шуфлядзе пры ложку на пачак і голкаю іх, голкаю... Мяне не

хацелі, дык вось вам ад мяне дарунак! Вам, вясковаму, ужо прабачце за напамін, у майм узросьце гэткія жарсыці, пэўна, і ня сънліся... Ды дарэмна я з тымі гумкамі стараўся – абышлося бяз браціка-сястрычкі. Шкада... А праз год мы вось пазнаёмліся з Валікам, і тады я вырашыў папомсціцца іначай. Маці любіць пра жаніцьбу завесыці пры нагодзе гаману, ну, там пра нявестку, унукаў – звычайнія жаноцкія тары-бары, самі ведаеце. Вось тады я і аб'явіў пра сваю нібыта блакітнасць. Так і так, нічога з нашчадкамі не атрымаеца, агідныя мне жанчыны, мужчынаў люблю. Маўляў, вось вы пры нараджэнні без ахвоты такога, як Бог даў, мяне прынялі, дык цяпер такога прыміце, якім сам хачу быць. Нібыта хачу, разумееце?

– Значыць, усё гэта – тэатар, маскарад? Усе гэтыя часопісы, манера апранацца? Ці не занадта жорстка ў дачыненьні да маці?

– Можа, і жорстка, але – справядліва, згадзіцесь. Да таго ж я павінен цяпер, абавязаны падтрымліваць Валіка. Ён быў адзіны, хто зразумеў мяне, калі было кепска, памог у нядобрую хвіліну... Цяпер мая чарга. І мне пляваць на яго арыентацыю. Любіць трэба тых, хто нас любіць, ці ня так? І ня трэба мяне перасыцерагаць: ах, што, як крый Бог... Тым болей, што, можа, і прыдасца мне, і неаднойчы, яшчэ ўвесе гэты, як вы кажаце, маскарад. Кажуць, у замежжы праз геёўскае асяроддзе заўжды прыезджым латвей уладкавацца, чым праз якое іншае. Вось і скарыстаюся... А маці... Ёй скажу наастатак, ад'язджаочы, каб надта не перажывала. Скажу, вядома...

– Гэта, напэўна, цяжка?

– Што?

– Удаваць тое, што ты ўдаеш. Ня быць сабою.

– А вы заўжды такі, як насамрэч? А іншыя? Колькі вы прыгадаеце знаёмых, якія нічога і нікога не ўдаюць? Шмат? Ісьці насуперак заўжды цяжка, вы гэта, пэўна, ведаеце ня горш за мяне. Але ж што за жыцьцё будзе, як ніхто ня будзе таго рабіць...

– Навошта вам звязджаць, вы маглі б і тут няблага ўладкавацца.

– Тут? Вы не ўяўляеце, што такое правінцыя? Да таго ж мы з Валікам ня ведаем мовы, а тут гэта якая-ніякая, а проблема.

– Ты ня ведаеш мовы?

– І з кім бы я на ёй размаўляў, калі б ведаў? Які сэнс засвойваць тое, што не прыдасца? – Ён змаўкае на хвіліну, скоса, нібы вагаючыся, ці казаць, што думае, ці не, пазіраючы на мяне, прамаўляе: – Вы гэтак перажываеце за бацьку, між вамі, напэўна, што-небудзь было ў маладосці? У сэн্সе...

Тройца наших на чале з Жанау ўваходзіць у бар, накіроўваеца ў банкетную залу, дзе ўжо шмат – і калі пасьпелі прыйсьці? – іншых гасцей. Файна ў суправаджэнні Зямені і спадара Ду праплывае паўз мяне, абдае воблакам парфумы.

– Ідзем, ідзем, – кажа Зяменя і цягне мяне съследам за паеткаю ў банкетную залу.

– ... у сэнссе сэксу, – выгукнае наўздагон нам Андрый, і ягоны голас працінае мне вушы бязглуздасцю прыпушчанья.

Вячэра расьцягваеца да паўночы. Першымі адыходзяць – употайкі, ні з кім не разьвітаўшыся, – Файна і Зяменя. Усе на добрым падпітку,

таму ніхто зынкнення пары, здаецца, не заўважае. Толькі незадаволены спрытам суперніка і вераломствам паэткі спадар Ду маркотна круціць у руцэ недапіты келіх ды чухае галаву.

Жана размаўляе з кімсьці па мабільніку.

– Мэр просіць конча яе дачакацца, – кажа па размове і цярэбіць у руцэ сурвэтку. – Яна толькі што праводзіла презідэнта і ўжо едзе сюды. Літаральна пяць хвілін пачакаць...

Папярэджаныне выглядае як просьба, але гэта лішняе: і без таго пакідаць гасціну ніхто ня рвецца.

Мне цікава, чаму няма віцэ-консула, але даймаць такім пытаньнем Жану ня хочацца, і я маўчу.

Мэр уваходзіць у залу, накіроўваецца да столікаў: ветлівая, паводле этикету, усмешка, падзяка за візіт, апошні, пад сцішаны гул застолья тост.

– Ну, вось, і фініш, здаецца, – кажа Жана, і мне чуецца ў яе голасе палёгка.

У зале пры стойцы, дзе бавіцца моладзь, яшчэ больш шматлюдна, як напачатку, і я затрымліваюся на хвіліну ў спадзеве ўбачыць Андрыса. Ён сам заўважае мяне, ідзе насустрach.

– Не крыйдуйце на мяне, – кажа і разводзіць рукі ўбакі. – І не засмучайцеся, што бацьку не пабачылі. Я пашукаю яго, скажу, што вы былі. Шкада, што ўжо звязджаецце.

– Мне таксама, – кажу я, і маё ненаўмысна-злачыннае мінулае, згарнушыся да памеру пары ягоных вачэй, што глядзяць мне ўсылед, (я заўважаю іх у люстэрку перад дзівярыма) нябачным ценем валачэцца сълемдам за мною да выхаду.

На дварэ дождж, гэтым разам, праўда, без навальніцы. У аўтобусе прахалодна і вольна: кітайцы ад'ехалі раней, каб пасыпець на цягнік, ды і нашых паменела.

– Вы ці ня скралі сурвэтку? – съмяецца Жана і хапае мяне за руку. – Ай-я-яй, ну ж сорам!

Далонь мая выпростраеца, жоўта-залацістая вышыванка бліскае ў пайзмроку дробнымі кветкамі, падае долу. Я адчуваю сябе няёмка, і Жана літасьціва прыходзіць мне на дапамогу.

– Не камплексуйце, – кажа і кладзе сурвэтку сабе на калені. – Не знарок жа вы яе панеслы, з кім не здараеца. Хай у мяне застаеца, вярну якнебудзь пры нагодзе ў бар. – Яна разглядае матэрью, і вочы яе загараюцца гарэзлівым азгнём. – А можа і не вярну. Рэч неблагая, застанеца хоць што на памяць пра вас. Яня прыгожыя рэчы любіць, дарма што вясковая.

– Яня? Ваша дачка, мабыць?

– У мяне сын, адзіны. Яня – гэта я. Іаана, а яшчэ правільней – Югана.

– Ажно чатыры імі! Ну і ну! Амаль па адным на кожны дзень тыдня!

– А вы думалі... Ці ж мы, беларусы, такія простыя. Ну, вось, вы ўсё пра мяне ведаецце. Усё, што жадалі, і нават больш.

Я хачу спытаць, ці добра гэта, ці кепска – больш, але Жана апярэджвае мяне бадзёрым, бы майскі гром, съмехам. І мне нічога не застаеца, як бегчы сълемдам за астатнімі ў гатэль, каб там, удалечыні ад староньніх вачэй, аддацца чарговы раз чарвячку сумневу. Таго самага, што ўраныні ўсё яшчэ бадзёрыць душу спадзевам на спатканыне з Тонікам, а напры-

канцы дня, спанталічаны маёю незнароочыстаю – ах, гэтая мітусьня! – абыякавасьцю да лёсу сябра, выпаўзае вужакай з нетраў памяці і вярэдзіць, вярэдзіць глузды дакорам.

У гатэлі ціха, нават цішай, як учора. Харбінцы толькі што зъехалі, рыхтующца да ад'езду і іншыя дэлегацыі, так што да раніцы застаемся толькі мы. Я іду да пакоя Зямені, каб папытагацца, у колькі ад'яджаем, але ён не адзываецца – мабыць, Файнага залюляла вершамі пра кахраныне. Размова з Андрысам раз-пораз пракручваецца ў мяне ў галаве, не дае спакою, вярэдзіць адчуванынем віны перад Тонікам: трэба, трэба было расшуканаць. Ды далей дакору не ідзе: я занадта стомлены ды і куды зараз, сярэдначы, бегчы?

Я лезу ў душ і, ледзь вярнуўшыся да ложку, засынаю.

Мне сьніцца бацька. Ён вышчэплівае ў шуле сякераю чарговы пазок. Трэскі з шумам пырскаюць з-пад ляза, разыльтаюцца ва ўсе бакі. Раптам тапарышча крышыцца, і бацька, не жадаючы марнаваць час на яго замену, пачынае хуценка – надвячорак, а пасьпець скончыць працу трэба да зъмярканыня – вышчэпліваць дрэва кіпцюрамі. Драўніна каляная, і бацькавы далоні ўвобміг робяцца чырвонымі ад крыві. Людзі бяз твараў – ні вачэй, ні вуснаў, ні насоў – па чарзе ўзыходзяць на трасотнік, бяруць па шчэпіне, хаваюць пад вопратку. Ларыска, цётка Адальфіна, дзядзька Міхал, маці, усіх іх я пазнаю па паставах. Апошнімі зъяўляюцца на трасотніку Рэгіна і Тонік. Бацька выдзірае з камля чарговую шчэпку, яна, пакружыўшыся ў паветры, з ціхім шоргатам кладзецца ля Тонікавых ног. Ён нагінаецца, каб падняць яе, але не дае рады: шчэпка высылізвае з ягоных рук, падхопленая ветрам, ульятае на дах клеці.

Дзядзька Міхал выходзіць наперад, каб аддаць Тоніку сваю, але той ня хоча браць і борзда, як толькі можа, бяжыць прэч, туды, дзе чырванеюць цэглы муры старое крэпасці.

“Ну, а ты што?” – кажа бацька і падае мне скрываўленую, з вялізным мазолем на далоні руку. Я мкнуся дацягнуцца да яе, але не пасьпываю. Моцны вецер уздымаецца над нашымі галовамі, падхоплівае мяне, нясе кудысьці.

Агромністы, як мора, мегаполіс сьвеціца агнямі ўдалечыні, і вось я ў ім, і вузкавокі чалавек з бэйджам “Чжан Ду” на грудзях вядзе мяне глядзець чайнную цырымонію. Гейша па імі Файнага выходзіць нам на сустрач, вершы рабямі вылятаюць з яе вуснаў, асядаюць гірляндамі на галінах магнолій. “Вунь яны”, – кажа яна і ківае ў бок прыбудовы, у якой стаяць (усё бачна, бо дзверы будынкі расчыненыя) прыкутыя ланцугамі да слупа, бы сьвяты Пётра ў Мамерцінскай вязніцы, віцэ-консул Вася Калевіч і Тонік.

Бэлькі высылізваюць з шулы ў куце прыбудовы, абрушваюцца на Тоніка. Я кідаюся ратаваць сябра, але мяне апярэджвае бацька. “Парода да пароды мусіць быць, а яшчэ лепш – калі добра падагнана”, – кажа і заганяе бэлькі сякераю ў пазы. Ды яны зноў праз хвіліну вымыкаюцца адтуль, з грукатам падаюць нам на галовы. Бацька разгублена міргае, хапае адною рукою за плячу Тоніка, другою мяне, цягне прэч з прыбудовы...

Парушаныя грукатам будынкі мегаполісу ўздрыгваюць, паволі распаўзаюцца ва ўсе бакі, трушчачы паселішчы наўкола, мкнуща ўсё далей і далей і ўрэшце, калі ўсё пачынае нагадваць пустэльню, асядаюць

долу... Гэта апошняе, што я бачу: воблака пылу паўзе па-над зямлёю, і густая, як ноч, цемра запаноўвае над усім...

Я прачынаюся а шостай. Ад'езд а дзяявятай, і ў гатэлі ціша, толькі кроплі дажджу, што сьцякаюць на падваконьнік з даху, парушаюць яе аднастайным, метадычным цурчэннем. Уставаць ня хочацца, і я доўга качаюся ў ложку – то праглядаю прэзентаваныя Ілгаю і Жанаю напярэдадні праспекты, то проста ляжу ўтаропіўшыся вачмі ў столь. Сілюся зноў заснуць, але беспасціяхова: ледзь зъмежу павекі, як пачынае здавацца, быццам я не ў пакоі, а ў нейкай скрыні. На шчасьце, сродак змагання з гэткаю пошасцю мне вядомы – уключыць съятло і ляжаць, ляжаць з расплюшчанымі вачымі, пакуль туман не зацемніць глузды.

Прахопліваюся я зноў ад тэлефоннага званка.

– Прабачце, – кажа парцье, – вы прасілі пабудзіць а палове восьмай. Зборы займаюць паўгадзіны.

Калі я спускаюся ў хол, усе нашы і Жана ўжо там. Усе ўжо пасынедалі, і цяпер мусіць чакаць, калі тое ж зраблю я.

Аўто стаіць на рамарэн্�цы пры браме. Зяменя садзіцца побач з кіроўцам, загадвае запускаць рухавік.

– Файна тэлефанавала, жадае ўсім шчасльвай дарогі, – кажа Жана і схмурувае тонкія ільняна-шэрыя броўкі. – Я таксама. Шкада, што ад'язджаецце, вельмі, вельмі было з вамі добра.

Яна яшчэ нешта кажа, але я не ўслухоўваюся ў яе слова, увагу маю прыцягвае чорная “Volvo”, што звязджае з шашы ў завулак. Мне падаецца чамусыці, што гэта віцэ-консул Калевіч, і я прашу Зяменю хвіліну пачакаць.

“Volvo” спыняецца ля брамы, разварочваецца, вяртаецца зноў на шашу.

Значыць, ня віцэ-консул. Дзіўна, але мне нават шкада, што гэта ня ён – быццам абрываецца апошняя повязь з мінулым, з ня надта прыемным і ўсё ж – блізкім і дарагім.

– Ну, з Богам, – кажа Зяменя, і аўто вырульвае на шашу съледам за “Volvo”.

Дарога да мытні займае дзьве з паловай гадзіны – з улікам часу, што змарнавалі ў краме на выезьдзе з Т. для набыцця мясцовых рознасьцяў-прысмакаў. Разылічвалі ўкладыцца хвілінаў у дзесяць, а правалэндаліся ля паліцаў, бы тыя жанкі, усе сорак. Затое і затаварыліся – багажнік як ня трэсьне.

– Можа, гэтым разам больш пашанцуе, не давядзецца зашмат чакаць, – кажа Зяменя і загадвае кіроўцу прытармазіць вярсты за тры ад памежнага шлагбаўма. – Усе пры дакументах, ніхто не забыўся пашпарты ў гатэлі?

Пытаньне рытарычнае і гучыць недарэчна, ды ніхто пярэчыць Зяменю не жадае: што карысыці псуваць нервы ды яшчэ ў гэткую съпёку?

Чорнае аўто нячутна падрульвае ззаду, спыняецца побач з намі. Віцэ-консул Калевіч вылазіць з яго, вітаецца з кожным за руку, просіць мяне выйсці на хвіліну. Адводзіць убок, ціха, нібы асыцерагаецца, каб не пачулі нашую гаману астатнія, кажа:

– Там паглядзі, хата іхняя нібыта пустая стаіць, можа, угаровым Тоніка пераехаць. Можа, хоць родныя сыцены памогуць яму, так бывае, ведаеш... А я, калі што якое, тут плячо падстаўлю, падсоблю з афармленнем дакументаў. Абы толькі сам ён ня ўпёрся рогам... Дык памяркуй... Грошы спатрэбяцца – не шкадуй, усё сплачу, да капейкі.

– Няблага было б, – адказваю я, і нявер’е ў станоўчы зыход ягонае задумы прабіваецца паўз мае вусны так незаўважна, што я і сам яго ледзь-ледзь улоўліваю.

– Ну, тады бывай, – кажа ён і ідзе да машыны.

Я гляджу яму ўслед, і ўражаныне, што час спыніўся, захрас на мяжы двух съветаў, ахоплівае мяне. Мне горача і хочацца як хутчэй дадому. Я думаю пра няспраўджанае жаданыне цёткі Шуры вярнуцца па мужавай съмерці дажываць век у родныя мясыціны, затым пра Тонікаўых сына ды дачку, што асталююцца, хутчэй за ўсё, назаўжды ў якой-небудзь Англіі, урэшце, пра сваіх сыноў і жонку і міжволі – каторы раз за апошнія дні – згадваю бацькаву шулу і яго больш як саракагадовае даўніны размову з дзядзькам Міхалам на трасотніку.

Жаночы твар з няпэўнымі абрисамі – маці? Ларыска? Рэгіна? – мільгае перад маймі вачыма, я правальваюся ў хісткую, як марыва над полем пасыля дажджу, дрымоту. І прачынаюся толькі ў Muраванцы – ад Зяменевага зьдзіўленага воклічу:

– Охці-вохці, ёрш т-тваю...

Я прытыкаюся тварам да шыбіны і нямею ад убачанага: ні коміну, ні падпечку, толькі груда аскепкаў ды каменьня, ды прыбітая коламі ад падводы трава збоч парэчніку.

– Жытка: было і няма, – кажа Зяменя і скіроўвае пагляд наперад, туды, дзе ўжо бялее дахам па-над хмызам будынак мытні.

Памежнік, той самы, што гэтак доўга мучыў нас тры дні таму чаканьнем на ўезьдзе, падыходзіць да аўто, каб сабраць пашпарты, і чарада ластавак між кроквамі ангару адзываецца на ягоныя крокі похаплівасыцішаным шорганьнем крылаў.

